

С
Н


ЧІШКІ ГІДТНЫ

На 23-и пятыццац ёхіадовага
юбілею яго літаратурынай працы

1908-1923

Аўтобіографія, Крытычны жарыс,
Пасъвяченны і Выбраныя
Яго творы

Відданне
Інституту беларускага Кулістика
Менск 1923



Ба 54 421

ЦІШКА ГАРТНЫ

3

НА ДЗЕНЬ ПЯТНАЦЦАЦХ ГАДОВАГА ЮБІЛЕЮ
ЯГО ЛІТАРАТУРНАЕ ПРАЦЫ

(1908—1923)

(Аутобіографія, Крытычны нарыс,
Пасъвячэнны і Выбраныя творы)

Бел. ардзей
1994 г.

ВЫДАНЬНЕ ІНСТИТУТУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ
МЕНСК, 1923.



Б 8 Гарт
Г 21

Глаўліт № 1969. 1 дзярж. друк. З. № 569. Друк. у ліку 1000 экз.

25.04.2009

14-га сънежня гэтага году споўнілася пятнаццаць год літаратурнае працы нашага паважанага пісьменьnika Цішкі Гартнага (Зымітра Жылуновіча). Якраз 14-га сънежня 1908 году выдрукаваўся яго першы літаратурны твор у часопісе «Наша Ніва» ў Вільні.

У працягу пятнаццацёх год наш шаноўны юбіляр працаваў не пакладаючы рук на ніве адраджэння беларускай культуры. Ён — першы пісьніар беларускіх працоўных мас. Да яго першага ў нашай поэзіі з'явілася пролетарская муз а і дыктавала песніру-гарбару натхненныя песні аб гарбарах, кавалёх, жняёх, дыктавала кліч барацьбы з багатай клясаю за лепшае жыцьцё рабочых і сялян. Шум рабочага станка, шэлест сярпоў на жытнім полі, звон касы на лузе чуваць у яго творах. Разам з гэтым яго творчасць атулена вялікім замілаваньнем да роднага краю. Яго стыль аддае сталёвым гаррам моцных мазолістых рук, прывыкшых да працы.

У знак пашаны да нашага поэты-рабочага Інстытут Беларускай Культуры выдае к пятнаццацёхгадовому юбілею гэты невялікі зборнічак.

Наш дарагі юбіляр знаходзіцца цяпер у поўным росквіце творчасці. Мы ад яго чакаем яшчэ шмат творчай працы. Частка мараў нашага поэты ўжо спраўдзілася ў нашай новай Савецкай Беларусі. Мы пэўны, што яго думкі-жаданьні спраўдзяцца да канца.

Інстытут Беларускай Культуры.



Цішка Гартны

Цішна Гартны
АЎТОБІОГРАФІЯ

М. Пятуховіч
ПРОЛЕТАРСКАЯ ПО-
ЭЗІЯ і ЛІРЫКА ЦІШКІ
ГАРТНАГА

✓

Абеглы саманарыс майго жыцьця.

(Аўтобіографія).

Мястэчка (цяпер горад) Капыль на Случчыне—мая ра-
дзіма. Бедныя сяляне-чорнарабочыя—мае бацькі. Радзіўся я
23 кастрычніка 1887 г. То была пара, калі ў хаце пераходзілі ад цяжкае падзёншчыны на нудную, чуць не дарэмную
„зьдзельшчыну“. Бацька вярнуўся з Палесься, дзе капаў канавы ў падрадчыка, маці—кончыла капаныне бульбы. Да аднаго варстата, на якім рабіў дзед, мусіў дадацца другі. І ад ранку, з досьветку, да поўначы, пры агні лушніку, павінны былі зайграць ляды й вітушки *) нясьціханнія нудлівія песьні, каб праз тыдзень найграць для сям'і восем злоты; пры гэтым—з дадаткам муштры ад заказчыка.

Маё нараджэнне на тыдзень адстрочвала з пастаноўкою другога варстата. Толькі на тыдзень! Бо далей трэба было старацца ткаць, каб мець навошта жыць. Я мяшаў спорай працы цэлую зіму. На лета бацькі пайшлі на работу, пакінуўшы мяне на апеку цётцы, двум дзядом і бабцы па мацеры.

Я быў першанец—і ўсе мяне шаивалі ў съцераглі. Съцераглі неадходна, пакуль я „стаў на ногі“. На адзінаццатым годзе, зімою, мяне аддалі вучыцца грамаце. Да гэтага бацька сам навучыў мяне чытаць „поверху“.

У „дарэктара“ я паказаў здольнасць да граматы і да каляд прайшоў часлоў. Далей я вучыўся—сур'ёзны дарэктар вымусіў мяне лішнью зіму пакоўзацца на санках і падраць пару-другую падносак на лёдзе. Паставіў разоў два на каленкі на жарству за съмех на малітве—і гардасць мая адхіліла мяне ад занадта шчырага багамола. Бацькі ў дзяды былі за мяне.

*) Прылады ў варстаце.

Пасъля гэтага я вучыўся дзьве зімы ў дарэктараў па хатах—вучылішча мястечка ня мела. За гэтыя зімы прайшоў усе царкоўна-славянскія кніжкі, якія толькі былі ў бацькі. Нават і на некую (ня помню) хрыстаматию ўзьбіўся. Грамата давалася лёгка, дарэктары хвалілі.

У 1902 годзе, нарэшце, адчынілі ў Капылі вучылішча. Я папаў у трэцяе аддзяленне. Пайшоў першым.

Але вучэньне йшло зімою, а летам? Ня бегаць-жа па вуліцы, калі таварышы пасуць коні, барануюць, ходзяць у траву і інш. У нас ня было ні каня, ні каровы, ні поля, каб рабіць. І вось на адзінаццатым годзе, разам з пачаткам вучэньня, я пайшоў у найміты—пастухі. Мяне згадзілі пасьвіць дзесяць штук гавяды—па рублю ад штуки.

Прапасьвіў ад вербае нядзелі да піліпавачных дзядоў і пасобіў бацьком першымі дзесяцьма рублямі.

Другія чатыры леты я паступова павялічваў стада і апошні год, 1903, пасьвіў 35 штук. Гэта хапала на адзежу.

Пасучы, я бесъперастанку чытаў. Меў надзвычайную цягу да чытаньня. Таварыш мой, старши гадамі, Хведар Чарнушэвіч, даваў мне кніжкі з бібліотэкі соцыял-дэмократу Капыльскае організацыі. Хведар сам быў соцыял-дэмократам. Ён, гонячы каровы з поля, казаў мне розныя вершы, больш Некрасава. „Дедушка“ і „Железная дорога“ Некрасава да таго ўплылі на мяне, што я перапісаў іх, прысядайчы каля пінчукоў, і завучый напамяць.

У 1904 годзе, на вялікдень, я ў пяршыню папаў на мітынг Капыльскае с.-д. організацыі, які адбыўся за мястечкам, у так званым Янчакавым ляску. З гэтага часу пацягнула мяне да „дамакрату“, аб якіх ішлі лягэнды па мястечку.

Але мяне съціскала становішча вучня. Мне трэба было скончыць двухкляснае вучылішча (з 1904 г. яго адчынілі ў Капылі, пакінуўшы народнае для дзяўчат), каб хоць што-кольвецы мець для сябе й для сущэхі бацькоў. Бацькі думалі, што я вывучуся абы на якога, але на „пана“. Тымчасам ужо ня панам пахла! Настаўнікі рабілі хор, пяялі ў царкве, а я ўсё чытаў „пастароннія“ кніжкі. Час ад часу бацькі ўпікалі ў бязбожжы. Няхай!

1905 год, калі я скончыў двухкляснае вучылішча,—я разам парваў і з думкаю пра „пана“. Кніжкі выданыя Гарбунова-Пасадава і сяброўская пазычка няможнай літаратуры зрабілі мяне „мечтателем“ аб іншых рэчах.

Якраз у гэты год зімою, па калядах, я выпадкова паспрабаваў разам з таварышам А. Красуцкім пісаць вершы. Напісалі пра мястэчка—ні то парасейску, ні то пабеларуску. Вышла так:

Капыль горад небальшой—
Слава аб ім громка
Развеялася па ўсім съвеце,
А дзяржыцца тонка і г. д.

Было даволі, каб ускрыліцы! Хутка ў нас гэткіх вершаў сабралася да 500 радкоў. Паказалі настаўніку—слабыя. Праведалі цану-10 капеек за радок. Як хацелася мець гроши! Куды больш, чымся таго, каб былі надрукаваны вершы...

Побач паддаў ахвоты да вандроўкі адзін артыкул з „Вестника Знания“. Апісваўся ў ім некім Васюковым адзін самародак з талентам ад прыроды, якога Васюкоў праз артыкул шукаў. Жэст самародка, пабываўшага ў Васюкова і пайшоўшага мерыць шыры Расіі, прыйшоўся нам па нутру. Ісьці—стала мэтай. А куды? Да Талстога—хтося, ці штось нам падказала...

Я быў к гэтаму часу самастойным соцыял-дэмократам, але бяз таленту ў руках і з ідэалістычным настроем. У гадавіну забойства Аляксандра II ў 1905 годзе я прыняў чынны ўдзел, наперакор бацьком і настаўнікам, у вагромнай дэманстрацыі ў Капылі. Далей падбівала на большае.

У жніўні, з тав. А. Красуцкім выехаі мы, забраўшы свае творы, з Капылю, але не да Л. Талстога, а ў Кіеў: там былі дзядзькі, было на што абаперціся—думалі.

Але абмыліся, вядома, у дзядзькох і ў творах. Першыя нас ня ўстроілі, а другія, аднесены па радзе ў „Кіевскія Отклики“, намі ня ўстроіліся. Рэдактор газэты парадзіў адаслаць іх Гарбунову-Пасадаву.

Цяжкае разувер'е абарвала скрыдлы. Сумным вярнуўся я дадому, назад у Капыль, з якога праводзіла мяне ўся моладзь з рэвалюцыйнімі песнямі, з гарачымі разьвітаннямі...

Як паказацца ў вочы?

Пасобіў рэвалюцыйны выбух, у якім я прыняў чынны ўдзел. У мястэчку ў кастрычніку (1905 г.) зрабілі агульную забастоўку, „пабядзілі“ паліцыю. Адчыніліся іншыя горызонты, бацьком майчужы ѹ незразумелыя. Я зрадніўся з



ганізацыяй с.-д., кінуў усікія думкі аб далейшым вучэньні, а пашоў у гарбары ў лютым 1906 году.

Стаўшы рабочым, я хутка, вясною 1906 г., прайшоў у камітэт капыльскае організацыі с.-д., працующы старанна сярод Капыльскае моладзі... і пішучы вершы, апавяданьні расійску. Між работы прарабаваў паступіць (1906 г.) у настаўніцкую сэмінарыю. Не прынялі з-за „неблагонадежности“. Вершы я чытаў таварышам дома і ў майстэрні. Тыя хвалілі й паднімалі ва мне дух. Але мяне ўсё не здавальняла штосьці. Не здавальняла датуль, пакуль у 1908 годзе я не напаў на „Нашу Ніву“. Газета на сваёй мове была для мяне вынаходкаю. Прачытаныя ў ёй вершы мігам аббудзілі ва мне цагу да пісаньня пабеларуску; я сеў і напісаў першы верш, які ў студзені 1909 году быў надрукаваны пад назваю „Бяздольны“ і пасъвяціў яго Янку Купалу.

Цяжка жыць бяз долі,
Што рабіць—ня знаю і г. д.

Так я стаў пісаць пабеларуску. Але пісаньне мяне не здавальняла: мяне захапіла цалкам ідэя адраджэння Беларусі. У 1909 годзе, у ліпені, я паехаў у Вільню, у рэдакцыю „Нашай Нівы“, каб угледзіць тых людзей, якія сталі ў кірунку беларускага руху, а з Вільні пусціціся ў вандроўку па Беларусі, аб'яжджаючи гарады і мястэчкі з дапамogaю рабочых-гарбароў. Вандруючы з 1909 г. па 1912 г. па Беларусі, я пісаў вершы, прозу і корэспондэнцыі ў дарозе, у вагонах, на вакзалах, у цесных і брудных каморках, у начлежках, пісаў пасъля работы 11-ці гадзінай. Большаясьць вершаў напісаў у 1912 годзе ў Вілкаміры, Ковенскай г. Дзе прарабаваў і прымаў удзел у соцыял-дэмократычным руху, не пакідаючи руху беларускага.

Правандраваў я трох гады, да 1913 году, калі паехаў у Пецярбург і паступіў на завод; адначасова стаў сябрам рабочага культурна-асьветнага вобчаства „Знаніе“ і сябрам міжрайённага аб'яднаньня с.-д. І не пакідаў пісаць пабеларуску вершы і роман „Сокі цаліны“. Пачаў роман у 1914, кончыў у 1916 г. У гэты час мой зямляк, вядомы публіцыста А. Кляйнборт пераконваў мяне пісаць расійску. Аб маіх расійскіх творах пісаў у часопісі „Новая Жыцьць“, прарочачы мне ў расійскай літаратуре будучыну, а ў беларускай—змарнаваньне таленту.

Пасьля пяці месяцаў працы на заводзе, быў разылічаны, троі месяцы цягаўся па горадзе безработным, жывучы на дапамогу сяброў-беларусаў, Б. Шыпілы, д-ра Ярэміча і др., пакуль дастаў службу загадчыка выдавецтва, на якой і захапіла рэвалюцыя 1917 году. Да рэвалюцыі, у 1916 годзе, працаваў у Бел. Бежанскім камітэце і выдаваў газэту „Дзяньніца“. Пасьля рэвалюцыі стаў у кірунку беларускага нацыянальна-революцыйнага руху ў Петраградзе.

Праз увесь гэты час неразрыўна быў звязан з бацькамі, якім пасабляў памагчы масы і на жыццё. Загубіўшы ўсю сілу на цяжкай чорнай працы, яны здаліся ў барацьбе з ім.

Я мусіў ваяваць і за іх!

Цішна Гартны.

Менск, 29.X—23.

Іншыя кляса ў пэрыяд свайго росквіту стварае сваю літаратуру, сваю поэзію, у якой знаходзіць сабе выраз і адбітак побыт гэтай клясы і яе ідэолёгія. Гэтак, у XVII стагодзьдзі ў Францыі ў часе панаванья дваранскага стану разъвіваецца клясыцызм, увесе прасякнуты аристократычныі тэндэнцыямі. У канцы XVIII і пачатку XIX в. узмацняецца новая кляса—кляса буржуазіі, і гэта ўзмацненіне ў літаратуры суправаджаецца стварэньнем новага літаратурнага кірунку—сэнтымэнталізму. У творах Стэрна, Рычардсона, у драмах Дыдро знайшлі сабе выраз новы буржуазны побыт і новыя буржуазныя ідэалы. У Расіі ў 40—50 г. г. мінулага сталецца панаванье дваранскай клясы дасягае свайго апогею, і гэты факт у вобласці пісьменства харктырызуеца бліскучым разъвіццём дваранскай літаратуры ў асобе такіх выдатных прадстаўнікоў яе, як Тургенев, Грыгаровіч, Леў Талстой і інш.

У нашы часы на арэну гісторыі выступае новая моцная кляса—кляса пролетарыяту; у вобласці пісьменства гэтае выступленіе знаходзіць сабе паралель у стварэнні новай пролетарскай поэзіі. І варта ўвагі, што ў кожнай старонцы становішча новага літаратурнага напрамку больш-менш адпавядае становішчу клясы, якая становіць соцыяльную базу гэтага напрамку. Па замежах Савецкіх рэспублік ідзе толькі гуртаванье пролетарскіх сіл дзеля будучага рашучага бою з капиталам—і ў літаратуры мы бачым там толькі першую руну пролетарскай поэзіі. З буржуазных хваляў затапляючых жыцьцё, там выплываюць адзінокія іменыні, як Анры Барбюс ва Францыі, Ада Нэгры ў Італіі і інш.

Пролетарская поэзія і лірыка Цішні Гартнага.

Ня тое мы бачым у Савецкіх рэспубліках. Тут перад намі ня толькі першая руны пролетарской поэзii, а і больш съпелля, больш жывучыя яе ўсходы, якія прадвяшчаюць ба-
гатае жніво. У Савецкіх рэспубліках пролетарской клясе на-
лежыць пануюча становішча, і зразумела, што гэтыя ўзаема-
адносіны соцыяльных сіл адбываюцца ў на становішчы про-
летарской поэзii самым спрыяночым чынам. І па колькасъі
і па якасьці выданыя ў пролетарская поэзия ў Савецкіх рэ-
спубліках захапляе сабе ўсё больш і больш широкое поле
чыннасьці. Гэтая поэзия мае цэлы шэраг запрауды талентных
прадстаўнікоў, як Герасімаў, Кірылаў, Гасьцеў, Дазораў, Са-
дофей і шмат іншых.

Вынікае пытаньне, чым-ж асабліва вызначаецца проле-
тарская поэзия, якія яе найбольш харктэрныя рысы.

У адносінах формы пролетарская поэзия, як і ўсякае
новае звязішча, перажывае зараз перыяд шуканыя, но-
вага мала чаго дасягнута; можна толькі адзначыць, што ў
ёй ўсё больш і больш прышчапляеца вольны верш Вер-
харна і Уітмана.

Але затое ў адносінах зъместу ў пролетарской поэзii
замацавалася шмат новых мэтаў і настроў, якія істотна
адрозніваюць яе ад поэзii буржуазнай.

Перш за ўсё, пролетарская поэзия дзівіць нас сваім ба-
дзёрым настроем, сваім оптымізмам. Яна ня ведае гамлетызы-
му, ёй ня знана рэфлексія, задумленасць. Сьветлымі вачымі
глядзяць пролетарскія поэты ў будучыну. Яны ўпэўнены, што
іх высокія ідэалы зьдзейсніцца, і гэтая вера акрыляе іх, дае
надзвычайнную моц і пафос іх ліры.

Адзе Нэгры, напрыклад, будучына рысуеца, як съвет-
лае панаванье вызваленай працы! Перад ёй разгарнаеца
чароўныя мадонак:

Наделенные шумом поля и равнины
Разрыхляющий плуг обошел,
Въется дымкою пар, не смолкают машины,
Накалившись, клокочет котел.
И над царственным шумом работы мятеjной,
Кропотливой работы земли—
Распростерла свобода в лазури безбрежной
Белоcнежные крылья свои.*)

*) Фриче—Очерки по истории Западно-Европ. литератур, стр. 244

У гэтае съветлае царства будучага вядуць два шляхі:
праца і змаганыне. Зразумела, што гэтыя шляхі становяць
сабою найбольш распаўсядженыя тэмы пролетарскай поэзіі.

Пролетарскія поэты скінулі з сябе ўладу зямлі, у іх
творах рэдка трапляюцца нават пэйзажы прыроды. Іх вабіць
да сябе горад з яго рухам, з яго кіручым і бурным жыць-
цём. Логінаў, напрыклад, заклікае:

Дальше, дальше от равнин,
От убогих деревушек,
Пошатнувшихся избушек;
От кручин—
Путь один
Только в город исполн.
Только в городе возможны
И движенье и борьба,
А равнинны безнадежны—
Такова равнин судьба.
Дальше, дальше от равнин,
В царство фабрик и машин,
В город шумный и суровый,
Где загадки жизни новой.*)

Адсьоль пролетарская поэзія ёсьць пераважна поэзія га-
радзкая. У ёй мы знаходзім малюнкі гарадзкага побыту, га-
радзкага жыцьця. Адсьоль і толькі праца у умовах гораду,
фабрычна-заводзкая праца складае сабой звычайную тэму
новай поэзіі. Замест вісковай нівы з калыхаючымся збож-
жам, тут абрыйсоўваюцца машыны з іх грукатам і шумам,
посвіст рэмняў, фабрычныя гудкі, разъмяраючыя жыцьцё
рабочага. Замест індывідуальнай працы, у новых творах ры-
суецца праца колектыўная, даецца поэтызацыя гэтай працы,
прасякнутая верай у перамагающую ўсё моц колектывізму.
Садофф'еў піша:

Мы усилием непреклонным
Коллективного труда
Храм воздвигнем Аполлону,
Мы воздвигнем города.**)

*) *Львов-Рогачевский. Очерки по истории новейшей русской литературы, Москва, 1920 г. стр. 120.*

**) Ibidem.

Гэтак колектывізм прадстаўляе сабой аснову соцыяльных ідэалаў пролетарскай поэзіі.

І па сваёй філёзофскай падставе пролетарскія творы ўяўляюць сабой новую плынь. Мы ня знайдзем тут туманнай рэлігійнай містыкі,—замест яе тут на кожным кроку рацыяналізм, вера ў чалавечы разум і яго зброю—навуку; замест царквы тут усхваляюца бібліотэкі.

Логінаў, напр., съведчыцы:

Мой храм—бібліотека,
Шкаfy—иконостас,
А разум человека—
Нерукотворный спас.*),

Грунтуючыся на новай соцыяльнай і філёзофскай падставе, пролетарская поэзія востра паставіла пытаньне аб культуры, створанай іншымі клясамі. Па гэтаму пытаньню мы знаходзім тут розныя думкі, часта дыямэтральна процілежныя адказы. Кірылаў выступіў з заклікам поўнай адмовы ад папярэдняй культуры.

Яго дэвіз:

Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля,
Музей разрушим, растопчем искусства цветы.*)

У процівалегласць яму Герасімаў выказваецца за прыняцце і ўсваеніе спадчыны мінулага; ён гавора:

Мы все возьмем, мы все познаем,
Пронижем глубину до дна.**)

Гэткім чынам ня цяжка заўважыць, што пролетарская поэзія зачапляе шмат новых тэм, што ў ёй многа жыцьцёвасці, бадзёрасці і суцэльнасці.

Як-жа стаіць справа з пролетарскім кірункам у беларускім пісьменстве?

Беларусь—старонка пераважна сялянская, земляробская. У ёй няма буйных фабрычных прадпрыемстваў, няма, значыць, пэўнай соцыяльнай базы дзеля бліскучага разьвіцця пролетарскай поэзіі. І мы бачым запраўды, што пролетарская

*) Львов-Рогачевский. Очерки по истории новейшей русской литературы. Москва 1920 г. стр. 120.

**) Ibidem.

поэзія да гэтай пары не зьяўляеца сталым, выразна выявіўшымся кірункам у беларускай літаратуре. Да апошняга моманту ў ёй пераважную ролю іраюць народніцкая сялянскія мотывы. Але, паколькі і на Беларусі ёсьць дробныя фабрычныя прадпрыемствы, і ў беларускай літаратуре пад уплывам каstryчнікавай рэволюцыі зауважваецца магутны рух у бок пролетарскай поэзіі, і ў беларускім пісьменстве знаходзяць сабе месца, калі і ня ўсе, то хоць некаторыя элемэнты пролетарскай поэзіі.

Найбольш выдатным прадстаўніком пролетарскай музы ў беларускай літаратуре зьяўляеца поэт Цішкі Гартны.

Творчасць Гартнага вызначаеца рознастайнасцю, але галоўны лейт-мотыв яе зазначае сам поэта ў вершы „Неба і зямля“.

Хоць чароўна ты, неба, ўсяды,
Хоць ты пекна ў сваёй вышыне,—
К тваёй высі туды
Усё—ж я хочаца мнем.
На зямлі на халоднай, сырой,
Дзе ні зораў, ні сонца няма,
Дзе—нядоля і цьма—
Я шчасліўшы душой.
У красе у тваёй усё съпіць,
Як-бы спалена страшным агнём,—
На зямлі—ж б'е, кіпіць
Жыцьце бурным руччом.*)

Гэта жыцьцё, якое кіпіць бурным руччом, і становіць сабою галоўную тэму творчасці нашага песьніара. Яго ня вабяць да сябе надземныя высі, для яго прынадна сама зямля з яе радасцямі і горам. Адсюль выцякае яскрава рэалістычны характар творчасці Цішкі Гартнага.

У гэтых адносінах заслужвае ўвагі ўжо самая назва апошняга зборніка лірычных твораў беларускага поэты— „Песьні працы і змаганьня“. Запраўды, праца і змаганьне становіць галоўныя мотывы лірыкі Цішкі Гартнага.

Мотывы працы ў гэтай лірыцы цесна злучаюцца з мотывамі аўтобіографічнымі. Сам рабочы, прайшоўшы цяжкую

*) Песьні. Пецярбург, 1913 г., стр. 34.

і суровую школу жыцьця, наш поэта апывае асабіста перажытае і адчуваанае. Ён сам зазначае крыніцы свайго натхнення:

Маёй песні далі тоны
Мукаў стоны,
Што заўсюды пры рабоце
У смуродзе ды ў духоце
Вылівала маё сэрца.
Маёй веры дало сілы,
Што давіла
Маю душу бясьсыціханья—
Бесканечнае змаганье
У барацьбе за шчасьце й долю.
Далі гарп маёй надзеі
Злыя дзеі,
Што гадамі прада мною
Бесканечнай чарадою
Разбіваліся у шчэпы
Аб спрачанья майго скрэпы...*)

Выцякаючы з асабістых перажываньняў аўтора, яго вобразы набываюць асаблівую рэальнасць і конкретнасць; у іх адчуваецца шчырасць і беспасярэднасць пачуцьця. У гэтых адносінах запраўднымі ўзорамі мастацтва з'яўляюцца вядомыя „Песні гарбара“:

Цэлы дзень я за брудным сталом,
Цэлы дзень скuru цвёрдую скроб,
Стаючи укананым калом,
Я задушай атрутнаю соп.
Не глядзеў і ня бачыў нічуць,
Што там ёсьць на дварэ за вакном:
Ці там ветры халодныя дзымуць,
Ці зямелька спавіта цяплом.
Навакола чатыры сцяны,
А на іх заплясьнеўшая столъ,
У сабе захавалі яны
Усю крывауду, жаданье і боль...
Дзёгаць і лой мае руکі разъелі,
Шчокі ў гразі і ў духоце шкарнелі,

*) „Песні працы і змаганья“. Бэрлін. 1922 г., стр. 63 і 64.

Краска завяла,
Шчасьце прапала—
Скура забрала...*)

Па агульнаму настрою і па мастацкаму хараству твор
Цішкі Гартнага можна паставіць побач з вядомым творам
ангельскага поэты Томаса Гуда „Песьня а сарочцы“: і тут і
там даецца аднальковы малюнак жудаснай пакуты рамесыні-
ка, які гіне без пары пад цяжарам непасільнай працы ў брыд-
кіх надворных умовах.

Гэтым брыдкім умовам працы беларускі поэта проціва-
стаўляе адвечае хараство прыроды:

Там, за вакном, ціха неба сінен,
Сонейка дзіўна і съвеціць і грэе—

Я-ж у съякоце,
У гразі і ў поце!
Я на рабоце.

Цягнуцца к лесу чароўныя далі;
Лугам зялёным ўсю землю услалі,
Як дываном;
Там ноччу і днём
Вясельле кругом...

А я, адарваны ад гэтай красы,
Запёрты нядоляй ў чатыры съцяны,
З сабачкай, з нажом
І ноччу і днём
Стаю за сталом...*)

З душнай майстэрні поэта цягне на ўлоньне прыроды;
там ён набіраецца новых сіл і энэргіі.

У некаторых творах Цішкі Гартнага яшчэ адчуваеца
сувязь з вёскай. Напр., у вершах „Песьня жняі“, „Касьба“
ён дае малюнкі сялянскай працы, поэтызуе гэту працу!

Ня спалі шчэ раннія росы,
І сонца ня стала сіяць,
Як гострыя ў поплаве косы
Вясёла і зычна зывіняць.
Бліскаюць рэзвы на сонцы,

*) Ibid., стр. 8 і 9.

Ibid., стр. 9.

Сьвішчуць, шумяць у траве.
 Думкі жывым валаконцам
 Ўюцца ў касцоў ў галаве.
 Радая гнецца травіца
 Роўна пракос у пракос.
 Радасьць у сэрцы іскрыцца—
 Труд нам адплату прынёс.
 Гэй, разыйдзецся рукі!
 Косы так гостра бяруць,
 Цела ня ведае муکі,
 Ногі спачынку ня ждуць!
 Сонца з нябёсаў сіяе,
 Ветрык нячутна шуміць;
 Роўна трава правядзе.
 Весела сена сушыцы!..*)

Але гэтая водгукі народніцкай поэзіі ў нашага песьняра стаяць асабняком. Поэта бачыць, што жыцьцё бязылітасна разбурвае поэзію вёскі; яно вясковых дзяцей адрывае ад грудзей маці-зямелькі і, заганяючы ў горад, кідае на шлях пролетарызацыі. З шчырым засмучэннем поэта ў сваёй „Калыснай песьні“ апывае гэтую долю будучага пролетария:

Гора сілаю загоніць
 Ў цёмны горад, на завод,
 Дзе машына енчыць, стогнець,
 Нутр разъядзе смурод...
 Там цябе прывяжа сіла
 Да машынаў, да сталоў,
 Дзе ты будзеш да магілы
 Стаяць звязаным, бяз слоў...

Замест песьні над калыскай
 Твае мамкі дарагой, —
 Гуд машын, рамнёў піскі
 Будуць вісець над табой.

Промень сонца цёплым летам
 Да цябе не далаціць,
 Ты разлучышся са съветам,
 Як ў вастрозе будзеш жыць.

*) Ibid. стр., 18 і 19.



Будзе дарма сэрца рвацца
 На прыроду паглядзець,
 Сіл і съвежасыці набрацца,
 Супачынку з хвілю мець.
 Ды нявыстачыць патолі—
 Адарвацца ад машын,—
 І ня ўбачыш мо' ніколі,
 Сонца й лесу, мілы сын...*)

Галоўную ўвагу поэта спыняе на абрисоўцы працы дробнага рамесніка (трабара, кавала, ткачыхі). Ён малюе цяжкае матар'яльнае становішча рамесніка, брыдкія надворныя ўмовы і падняволъны харктар яго працы, суровую прозу яго жыцця. У гэтых малюнках заўважваецца об'ектыўнасць поэты-рэалісты і шчырасыць чалавека, на сабе самім вынесшага ўвесь цяжар фізычнай працы. Праўда, кола назіраньня ў Цішкі Гартнага досьць вузкае. У яго мы ня знайдзем, напрыклад, малюнкау колектыўнай працы буйных прадпрыемстваў, ня сустрэнем абрисоўкі становішча організаванага пролетарыяту. Каханы герой Гартнага, адзінокі рамеснік, пакутуючы ў сваёй майстэрні.

Цяжка гэтаму рамесніку за працай, яшчэ цяжей бяз працы. На гэта становішча беспрацоўя поэта таксама зврачае сваю ўвагу; ён рысуе нам „Гарбара на вандроўцы“:

Дожджык пакрапляе,
 Дзень стаіць халодны.
 Шпаламі клыпае
 Ў путь гарбар галодны.
 Ногі чуць клыпаюць
 І грабуць нясьмелы;
 Вочы пазіраюць
 Сумна, асавела.
 Апусьцілісь рукі
 Ад цяжкой утомы...
 Дзе-ж сканчэнье муки
 Яго—невядома.
 Сэрца болем рэжэ,
 Сэрца болем плача;
 Ў зношанай адзежы
 Холадна, аднача!

*) Ibid., стр. 22.

Косьці боль ламае,
Цяжар дацінае...
Гарбар есьці хоча,
Хоча—ды ня мае.*)

Гэтак у голадзе і холадзе вандруе гарбар, шукаючы
сабе працы. Але людзі бязылітасны:

...Што-ж ня чуюць
Людзі і ня бачуць,
Як браты гаруюць
І ў нядолі плачуць.
А на крык „работы!“—
„У нас няма!“ гукаюць;
І з дзікай ахвотай
Далей адсылаюць,—
Ня спытаўшы брата,
Ці ён есьці хоча,
Ці ён знайдзе хату
Адпачыць уночы...
Вось ідзе памалу,
А куды—ня знае;
З шпалы ды на шпалу
Ціханька ступае.**)

Жудасна матар'яльнае становішча бесправоўнага, але
яшчэ больш жудасна моральнае пакута, якую нясе з сабой
бесправоўе: толькі работа дае жыццю пролетария сэнс і
ўнутраную падставу, бяз працы пролетары адчувае сябе ліш-
нім у съвеце. Гэтая моральная пакута бесправоўнага знайшла
сабе мастацкую абрисоўку ў нашага поэта. Ён гавора:

І ня тое, што работа
Голад прыпыняе,
Ва мне родзіць ўсе клапоты
Й нэндза забірае,—
Не, ня тое, хопе з гэтым
Сіл ва мне зъмірыцца,
Але тое, што ля съвету
Нечым прыгадзіцца;

*) Ibid., стр. 12 і 13.

**) Ibid.

Што задарам марна гіне
Хэнць мая й ахвоцьце
Дні і ночы няулынна
Аддаваць рабоце...
Няма працы... Цяжка гэта
Мне цярпець бяз меры,
Бо ў ёй зоў мой, мая мэта,
У ёй спадзеў і вера.*)

Узятая ў цэлым песні Гартнага гэткім чынам уяўляюць сабой гымн працы; у іх добра зазначаеца псыхолёгія працоўных масаў, для якіх работа—галоўная моральнае аснова жыцьця. Калі праца зьяўляецца цяжарам, пакутай, то ў гэтым вінавата не сама яна, а ненормальная соцыяльная варункі капиталістычнага ладу. Барацьбе за зынштажэньне гэтага брыдлага ладу і за будову комунізму пасвячаны ў поэты яго песні змаганьня.

Агульная рыса гэтых песні—надзвычайны рэволюцыйны пафос аўтора. Стыхія барацьбы для яго—родная стыхія. Нават у прыродзе песніру больш за ўсяго падабаюцца грозныя магутныя зьявішчы; поэт малюе, напр., навальніцу:

Я люблю, калі небны абшар,
Неспадзевана, ўсім нечакана,
Убярэцца ў адзежыну хмар,
Буйным ветрам здалёку нагнаных;
Калі гром над зямлёй прагрыміць,
Аж навокал зямля скальхнецца,
Ды маланка агнём пачне неба паліць,
Аж яно на кавалачкі рвецца;
Калі вецер свой шуг навядзе,
Ўсё руйнуючы ўшчэнт прад сабою,
І наўкруг, як ня глянь, ўсё гудзе,
Нібы ў съмертным зрашаючым бою—
Я люблю гэны час! Без канца
Я хацеў-бы, каб ён ня мінаўся!
Пад стыхіі уздым на байца
Я-б пад цёкам яго прычашчаўся.**)

*) Ibid., стр. 21.

**) Ibid., стр. 62.

З гэткім-жа захапленьнем пясьняр рысуе і завіруху; ён
у ёй бачыць бунт прыроды.

Люб мне ветру гуд шалёны,
Калі хіліца дадолу
Пад ім дубава карона
І стагнеч зямля наўкола.
Ў нястрыманым пэнту мкнецца
Слупам пыльным завіруха,
І ўсё нішчыца ды б'еца
Пад надавам яе руху.

Ні заставы, ні прыпоны
Ня ймуць сілы пазмагацца,
Спрыніць ветру хваляў ўзгоны
І зруйненю не паддацца.

Люб мне ветру пасыпей люты—
Песьні вольнай вызваленьне,
Калі цішы мёртвай путы
Ўсё губляе з аблягчэннем.*)

Грозныя зъявішчы прыроды ў души поэты адбуджаюць
сугучныя струны: яму гэтак сама хочацца барацьбы, зма-
ганьня. Ён гавора тады пра свае жаданьні:

Я хацеў-бы пылаць,
Як пылае
Бліскавіца між хмарамі,
Каб агні запалаць,
Дзе шчэ цемра вітае,
Над зямлёй, над абшарамі.
Я хацеў-бы гусьці,
Як гудзе
Вечер буры—навалы узьнятае,
Каб нашчэнт разънясьці
Па лясох, па вадзе
Панства долі-нядолі заклятае.
Я хацеў-бы ўладаць
Хоць-бы мігам адным
Непакорнай, магутнаю сілаю,
Каб змагчы зруйнаваць
Ўсё ліхое вакол
І ўжыць шчасьце над гэтай магілаю.

*) Ibid., стр. 62.

Перад намі гэткім чынам абрываюча магутная індыўдуальнасць поэты, шукаючая змаганьня, бачучая ў ім сэнс жыцця. Ахоплены пафосам барацьбы, пясьнёр рысуе нам дынаміку рэволюцыі ў мастацкіх сымболічных вобразах полым'я*), будоўлі новай хаты**), запукаючага звону***) і інш.

Асабліва трапную вобразнасць сустракаем мы ў вершы „Чырвоны мак“. Тут перад намі праходзіць зъмена съятла і ценяя.

Чырвоны мак пылае у гародзе
І, к сонцу звонікі працёгшы,
У сэрцы сподзеў рады родзе
У таго, хто духам занямогшы.

Чырвоны мак, пасаджаны на градах,
З зямлі выносіць чырвань кроўны
Людзкіх, праліўшых кроў, грамадаў
У прыгон цяжкі, многавкоўны.

Чырвоны мак—чырвоная надзея—
Красу іducых дзён раджае,
Жывым штандарам пламянее
Прад тым, хто к съветлым днём шагае****)

Поэта з радасцю вітае работнічую і сялянскую рэвалюцыю:

Яна прышла ад цяжкіх сох,
Яна прышла з цямні куткоў.—
Хто ў муках дні жыцця правёў
І ў жыцьці цяжкім век нямог—
Той к нам яе з сабой прывёў...

Гары-ж, агонь каstryчніка, гары!
Свой променъ зыркі раздувай,
Няхай ён зъяе з краю ў край...
Хто съпіць да гэтае пары—
Уставай!*****)

*) Ibid., стр. 65.

**) Ibid., стр. 31.

***) Ibid., стр. 66.

****) Ibid., стр. 68, 69.

*****) Ibid., стр. 69.

Бадзёра, оптымістична глядзіць поэта ў будучыну; ён
жыве вераю ў ажыццяўленыне сваіх высокіх ідэалаў:

Я жыву таму, што маю
Веру моцную у тое,
Што загіне доля злая,
Чорнай сілаю якая
Землю вокал аблягае,
Бы жалезнаю рукою.

Гэткім чынам у творчасці Цішкі Гартнага мы знаходзім выраз супрацоўнай пролетарскай ідэолёгіі, якая становіць сабой галоўную адзнаку пролетарскай поэзіі. Наш насынтар у беларускую, пераважна народніцкую, поэзію ўнёс новыя, съветлья мотывы пролетарскай музы. У гэтым заключаецца яго вялізнае, няумірушае значэнье ў гісторыі беларускага пісьменства.

М. Пятуховіч.

Янна Купала
Януб Колас
Ясанар. М. Чарот

ПАСЬВЯЧЭНЬНІ



Цішну Гартнаму.

У пятнаццатую гадавіну яго ішчы-
рай піснярскай працы на карысьць
Беларускага працоўнага люду.

Многа поля з добраі доляй,
Нешчасльіва і шчасльіва,
Праляцеў ты, мой саколе,
Па-над роднай сваёй нівай.

У съвітаньне, у прадвесьне,
З непамернай гордай сілай
Пела бура табе песньні,
Думкі бурныя будзіла.

I мацнелі твае крыльлі,
I мацнеў дух неўгамонны,
А вясёлкі шлях сачылі,
А маланкі слалі ўклоны.

Яснай зрэнкай з-пад аблокаў
Азіраеш пуцявіну,
Па якой ты ненарокам
Мкнуўся к сонцу бязупыну.

Нікнуць чары ў пору гэту,
 З воч спадае асьляпленъне,
 І законы піша съвету
 Людзкай працы вызваленьне.

Гэй, ляці, саколе, далей
 Па-над буйнай Беларусяй!
 Ня спыняйся ў векаў далі
 І ня гніся, як ня гнуўся.

Янка Купала.

Менск, 21|XI—23 г.

✓ 3. Жылуновічу.

Ноч съляпая, ноч-аблога
 Зданьню чорнаю вастрога
 Прыдышыла ўсё жывое.

Нікла ў цемрадзі дарога,
 Даљ глядзела злосна-строга,
 Нібы ліха насланое.

Але выйшаў ты ў пущіну,
 Каб за родную краіну
Цвёрда съязг падняць чырвоны,

Каб да працы, да змаганьня
 Клікнуць съмела ўсіх дазваньня,
 Хто насіў ярмо прыгону,

Хто ў панурых ніzkих хатах
 Век меў працу на багатых,
 Сам галодны, сам бяздольны.

Ты іх ведаў, жыў іх доляй,
 Ты гайў іх сэрца воляй,
 Съвет паказваў новы, вольны.

Праўдай сталі твае мары,
 Злыбедзь зынішчана ў пажары
 Гневу бурнага людзкога.

Пасьвятлела ў нашай хаце,
 Але працы яшчэ, браце,
 Засталося многа, многа!

Якуб Колас.

Поэту-Гарбару.

Пры варстаку съпяваў ты песьні
 Аб горкай долі гарбароў.
 Табе ў каморцы было цесна,
 А з мазалёў сачылась кроў!

Узгадаваны ў беднай хаце
 Нядоляй, працаю цяжкой,
 У свет пусціўся вандраваці
 З загартавана душой.

Варстацкі гуд злажкі ў ты ў рымы
 І зваў к змаганню ўвесь народ.
 Ў агні бунтарскіх слоў гарым мы,—
 Ты нам пляеш пятнащцаць год.

Пятнащцаць год вяшчуныня-ліра
 Прапочыць Волі дзіўны сказ.
 Як той вясновы ўзгорні вырай,
 Прымчаўся к нам Комуны час.

Пад нашым небам—Серп і Молат;
 Пайшла нядзеля ў забыцьцё;
 Народ наш дуж, народ наш молад,
 Імкнецца ў новае жыцьцё.

Ясакар.

✓ Помніш?!

Цішну Гартнаму.

Помніш, помніш калі ў гарбарні
Пра нядолю складаў свой верш?!

А цяпер, сонцевеючым раннем,
Ты весела пяеш.

Ты калісъ гаманіў з варстатаам,
Каб скалыхнуць беларускую гаць...
Толькі Капыля закураная хата
Магла цябе загартаваць.

Праца, змаганьне, змаганьне і праца
Акрылялі бунтарскі твой дух...
Хай глядзяць, куды могуць узыняцца
Нашай вёскі гарбар і пастух.

Хай глядзяць—ня зьніклі կрыніцы
На абшарах спрадвежных балот...
Зараз, зараз павінны зъліцца
У акіян жыцьцятворчых вод.

Няхай сьпей нясецца вясёлы
Па-над лесам густым, у палёх,
Няхай будзіць вёскі і сёлы,
Над якімі туман паразылёт...

Бач, на волі адвеку забраны,
Хутка ня будзе дроту і меж...
Помніш, помніш калі ў гарбарні
Пра нядолю складаў свой верш?!

М. Чарот.

Цішна Гартны
ВЫБРАННЫЯ ТВОРЫ

Песьні Гарбара.

I

Я—рабочы, гарбар;
Рыцар працы цяжкой,
Я з залезнай душой,
З сэргдам палкім, як жар.

Іскры ў вочах маіх,
А (залеза) ў руках,
Скура гнецца ад іх
Ү адзін міг, ў адзін мах.

Ці задушша, ці чад—
Ўсё на сэрцы майм,
А спужаць вораг-кат
Не здалее нічым.

Я здружыўся з трудом,
Я ў ім рос, я ў ім крэп;
Запрацованы хлеб
Люблю мець за сталом.

Не хачу, ня прывык
Склаўшы рукі хадзіць:
Я—гарбар-працаунік,
Я жыву—каб рабіць!

II

Не здавайся, гарбар,
Ты за працай сваей
І на шчаслья прыход
Не заплюшчвай вачэй!

Песьню волі съпявай
У дыму, ў духаце,
І надзея твая
Няхай кветкай цьвіце.

Бо дзе сіла жыве,
Дзе работа кіпіць,
Там насеньня зярнё
Лепшай долі ляжыць.

І ты мукай сваёй
Глебу ладзіш яму,
І сам сееш яго
Ў заарану зямлю...

Не здавайся, гарбар,
Ты за працай сваей:
Глебу пільна гатуй
І ў ёй щасьце, брат, сей!

III

Я—гарбар малады,
Я вясёлы ўсягды,
Як працую — пяю.

Цэллы дзень за сталом
Я з сабачкай, з нажом
Бясьсьціханья стаю.

І вясёл, і рачыст,
Я пад грук і пад съвіст
Цяжкі труд прадаю.

Вось ў дыму, у брыдзе
Для братоў для людзей,
Щасьце, долю кую.

С я в е ц.

Ўставай, сявец! бяры сяўню,
 Аўсу, вады давай у волю
 Свайму любімаму каню
 І едзь пасъпешна ты у поле.

Прышла вясна і там цябе
 Чакае звольненая ніва,
 І зазывае ўжо к сабе
 Сяўца-работніка зычліва.

За зіму ўспрэўшая зямля
 Табе аддасьць за працу многа!
 Ўставай, сявец! Няхай сяўня
 Ня будзе пуста і убога.

Рукой зярнят бяры паўней
 Да кідай мерна жменя ў жменю;
 Са збожжам ў сэрцы думкі сей
 Надзеі, праўды, адраджэння.

Ўставай, сявец! І тое знай,
 Што думак глеба не абмане
 І дасьць багаты ураджай
 За пот твой шчыры і старанье.

Ўставай, сявец! Ідзі, гары
 Зьдзярнелай нівы твае гоні;
 Прышоў твой час—ужо пара
 Пачаць сяўбу яшчэ сягоныня!

Каваль.

Многа працы ў мяне—
Хоць ўсю пору працуй!
Грэй залеза ў агне,
Вымай з горана й куй.

Молат важкі трымай
Над кавадлам якраз,
Зынізу ўверх паднімай,
Зъверху ўніз—раз-у-раз.

Адвярніся на съпех,
Калі зможаш урваць—
Не забыцца, каб мех
У свой час паддуваць.

Адно іскры ў бакі
І да верху лятуць,
Як паважна з рукі
Малаты важка б'юць.

Раз-другі—і сашнік
Можа ў поле ўжо браць
Гарацешны мужык,—
Сваю ніву гараць.

Песня жняі.

Пад сярпом майм крывым
Жыта хутка гнецца,
Сноп за снопам у радкі
Покладам кладзенца.

Не баюся съпёкі я
Сонца агнявога
І ня чую, што балаяць
Рукі, крыж і ногі.

Пот ліеща ручайком,
Смага забірае;
Я-ж вясёлая ўсё жну,
Жну ды падпываю.

Час пасьпешна так ляціць—
Скора вечар будзе,
І я нівачку сваю
Так дажну, як людзі,

Ды пасьпею мо' яшчэ
У снапы звязаці.
Ох, люблю-люблю сваё,
Сваё жыта жаці.

Як сажну яго я ўсё
І звязём да хаты,
Будзем хлеба на год мець,
Будзем мы багаты.

А салодак свой хлябок
(Каб-жа быў ён вечан!),
Хоць і чорны, і крупны
І няўмела съпечан.

Эх, хутчэй, хутчэй рука
Ты з сярпом махайся!
Будзь ты, жыта, ядраным
У малотным ўдайся...

Пад сярпом майм крывым,
Хутка жыта гнецца,
Сноп за снопам у радок
Покладам кладзеца...

✓ Я ня маю срэбра...

Я ня маю срэбра, я ня маю злата,
 Я ня маю пекных каменных палацаў,
 Зато маю сілу, каб рабіць работу,
 Зато маю шчырасць да ўсялякай працы.

Лом вазьму у рукі, ці вазьму лапату—
 Б'ю, шчамлю, капаю землю і карэнныні
 І бяру за гэта я сабе ў адплату
 Толькі на пражытак, хоць раблю старэнна.

Але мой заробак лепш мне за палацы,
 І пякней за срэбра блішчаць каплі поту,
 Бо ён мне даецца за цяжар у працы,
 Бо той пот купае творчую работу.

Пецярбург.

Мая хатка.

Я збудую сабе хату
 Пад нябеснаю шатою
 На высокім стромым скату,
 Над бурліваю ракою.

Навакола па абшары
 Рунь багатая разъляжа;
 Ў буру неба ўбяруць хмары,
7
 Хмары чорныя, як сажа.

З неба будуць зычным гудам
 Ка мне ў хату зълятаць громы,
 І маланкі ад іх пудам
 Спусьцяць мне свае паломы.

Ў шыбы вокан вецер з даляў
 Съвежай весткапай частуе.
 Лёгкай, плаўкай сваёй хваляй
 Маю хату пацалуе.

Ў гэнай хаце я ня мушу
 Думкам нудным скутак даці,
 Ў ёй я буду сваю душу
 К волі вольнай прычашчаці;

Ў гэтай хаце між прыроды,
 Ў дзікім гуле навальніцы,
 Я—магутны сын свабоды—
 З ёю хочу навек зъліцца.

Чырвонаармейцы.

Щіха рэе—
 Палымнее
 Сыцяг чырвоны.
 Пад ім роем
 Чынным строем
 Рэюць тоны
 Песьняў волі...
 Роўным полем
 Грамадою
 Йдзе паходам
 (Звод за зводам
 З прагай к бою
 Полк чырвоных.
 Раць стальная
 Адбіае
 У блісках цёмных
 Променъ сонца.
 Душ бясконца!
 Стома давіць!
 Ўсё-ж ня ўбавіць
 Моцнай прагі
 І адлагі,
 Што ў іх сэрцах.
 Ступ за ступам
 Ідуць купай
 Ў бой да съмерці
 За свабоду
 (Ля народу

Легчы з славай.
Ці-ж утратна?
Дружна, здатна,
Вялічава
Гук нясецца!
Сонца лъецца
Пазалотай
З небнай высі.
Й песень тоны,
Й съцяг чырвсны
Ў ім зъліліся!

Паўстаньне.

Над съветам рэе Сыцяг Чырвоны,
 Вакол ўздымаючы паўстаньне
 Супроць вяковага прыгону,
 Супроць няволі панаваньня.

Кіпучай хваляю, бурлівай
 Маўчлівы гнеў людзкі рухае,
3d
 Шырокі шлях да мэт шчасльвых
 Агнённай помстай пракладае.

Сыцярпеўшы раб ўстае да бою,
 Рвучы вакол свае аковы,
 І ўжо вітае над зямлёю
 Жыцьця уклад свабодны, новы.

Глыбокай ночы гінуць стоны
 І съвет стары пры тым кане,
 А Сыцяг паборы, Сыцяг Чырвоны,
 Дарогу новаму ўбірае.

Настрэчу-ж, гэй, яго прыходу
 Ўсе шліце шчырае вітаньне,
 Няхай вакола за Свабоду
 Расьце кіпучае паўстаньне!

Д а р.

І нач і дзень, і днём і ноччу
 Сядзіць яна і пільна тчэ,
 Хоць сон гняще яе на ўмочу
 І сълепат рэе ля вачэй;

Step
 Хоць рэжа больлю гострай съпіну
 І тою больлю коле ў бок,
 Ні раз губляеща дзяўчынін
 Вяртлявы з цэўкаю чаўнок.

Яна астатнія патугі
 Сілком зъбірае, і з рукі
 З навою гоніць круг за кругам,
 Шпіляе шчыльныя радкі.

Мінае час і чырвань нітак
 Выходзіць ў гладкім дывану...
 Каму-ж старэнна, на прыбытак
 Дзяўчына тчэ, і што? Каму?

M
 А тчэ яна ўжо дзень аж трэці
 З чырвоні зэрбнае штандар,
 Братом аддаць чырвон'армейцам
 За бой, за волю ў славы дар.

Аддаць за тое, што з напасьці
 Яны пазбавілі народ,
 Што новай цяжкай панской ўласьці
 Сваім жыцьцём спынілі ход,

І край свабодным захавалі,
 І людзям волю зъбераглі,
 Хоць многіх мёртвымі схавалі
 Ў глыбі халоднае зямлі...

Падзякі поўная, дзяўчына—
 Сама ткачыха й стала ткаць
 Чырвоны штандар ад краіны
 Барцом за волю дараваць.

І трэці дзень за тканьнем к ночы,
 За пільнай працаю ідзець...
 Хутчэй, сяструхна! Прагнуць вочы
 Твой дар ваякам паглядзець!

Я ны в у.

Я жыву таму, што маю
 Веру моцную у тоё,
 Што загіне доля злая,
 Чорнай сілаю якая
 Землю вокал аблягае,
 Бы залезнаю рукою.

Я жыву таму, што сэрца
Спадзей ясных ня губляе,
 Як улетку лісьцяў дрэўцы,
 І ў надзеях, бы праз дзъверцы,
 Наглядае спацар съмерці,
 Што нядолю скроль зьнішчае.

Я жыву таму, што чую
 Душой чулаю ад роду
 Тую пору, хвілю тую,
 Яснацьветную, съятую,
 Што нясе ў съвет дарагую
 Съветазорную Свабоду.

Я жыву таму, што бачу
 Панаваньне лепшай долі,
 Дае ня будзе хутка плачу,
 За якую й я даў дачу,
 Што ад роду прыназначыў,
 На крывавым збройным полі
 Ў барацьбе за шчасьце, волю.

Я люблю...

Я люблю, калі небны абшар,
 Неспадзевана, ўсім нечакана,
 Убярэшца ў адзежыну хмар,
 Буйным ветрам здалёку нагнаных;
 Калі гром над зямлёй прагрыміць,
 Аж навокал зямля скальхненца,
 Да маланка агнём пачне неба паліць,
 Аж яно на кавалачкі рвещца;
 Калі веџер свой шуг павядзе,
 Ўсё руйнуючи ўшчэнт прад сабою,
 І наўкруг, як ня глянь, ўсё гудзэ,
 Нібы ў съмертным зрашаючым бою...—
 Я люблю гэты час! Без канца
 Я хацеў-бы, каб ён ня мінаўся!
 Пад стыхіі уздым на байца
 Я-б пад цёкам яго прычашчаўся.

Да Нёмна.

Эх ты; Нёман-рака,
 Ці ты думаў, ці съніў,
 Як съязу мужыка
 Ў свае воды лавіў;

Як стаяў над табой
 Сын нядолі худы
 І над цёмнай вадой
 Сыпяваў песыні нуды?...

Што надыйдзе пара—
 Зынемажэнъне міне,
 Адраджэнъня зара
 Над народам блісьне?...

Што з балючых грудзей
 Беларусі дзяцей
 Над табой загудзе
 Песня вольных людзей.

✓ Неба і зямля.

Хоць чароўна ты, неба, ўсягды,
 Хоць ты пекна ў сваёй вышыне—
 К тваёй высі туды
 Ўсё-ж ня хочацца мне.

На зямлі, на халоднай, сырой,
 Дзе ні зораў, ні сонца няма,
 Дзе нядоля і цьма,—
 Я шчасльвы душой.

У красе у тваёй усё съпіць,
 Як-бы спалена страшным агнём,—
 На зямлі-ж б'е, кіпіць
 Жыцьцё буйным ручком.

✓ Загудэі ты, вецер.

Загудэі ты, вецер,
Скалыхні вярбіну;
Засьпявай ты песьню,
Мілая дзяўчына!

Засьпявай, як птушка
Летняю парою,
Каб было мне шчасна
Пасядзець з табою;

Каб сагнала песьня
Ўсю нуду ліхую
І ўвабрала душу
Ў вонратку съятую:

Радасьці-вясельля,
Шчасьця і любові,
Каб нуды сарвала
Моцныя аковы.

Засьпявай, галубка,
Засьпявай, дзяўчына!
Скалыхні ты, вецер,
Скалыхні вярбіну.

▽ Н е п а е д у...

Не паеду я ў чужыну,
 Краю роднага ня кіну.
 Яго поле, яго нівы
 Ў майм сэрцы родзяць дзівы,
 Што нязнанай моцнай сілай
 Да краіны сваёй мілай
 Мяне крэпка прывязалі.
 Я — дзісятка яе жалю,
 Яе горкай нуднай долі.
 Не паеду я ніколі
 З свайго kraю дарагога!
 Непатрэбна мне нічога.
 Сірацінай я радзіўся,
 З працай цяжкаю зрадніўся—
 Дык жыцьцё ўсё папрацую
 На краіну дарагую.
 За работу я ў адплату
 Маю ў вёсцы ціхай хату
 I загончык вузкі нівы—
 Вось і будзе! я шчасльві.
 У чужыне, кажуць людзі,
 Многа лепей жыці будзе—
 Я на гэта мала дбаю!
 Шчасьце большае я маю—
 Мілаваньне к свайму kraю,
 Ў якім кожная мясьціна
 Мне прыветным словам кіне,
 I ў шумлівым цёмным бору

Птушка міла загавора;
Ў ручайку вада ў імкненъні
Мне акрыліць душ натхненъне,
Ўзбудзіць сэрца рой жаданъня—
Бачыць долі панаванъне.
Ў сваім краі, дзе ні стану—
Ўсюды свой я, пан над панам,
Што пачую—то й адвечу.
Сваю вартасъць чалавечу
Перад кожным не ўтаю я.
Не! Краіну дарагую
Я ніколі не пакіну.
Тут радзіўся—тут і згіну.

А б р а з о н .

Ўзышоў месяц і паўкругам
 Ў цёмным небе засьвяціўся,
 Па дуброве і па лугу
 Срыбным променем разъліўся.

Ў зачарованым адзеньні
 Сыпіць трава, дрыжаць кусточки,
 І замёрлі ў шалясьценъні
 Руцяністый лісточки.

Ўкрадкай ціханька гамоне
 Мовай съвежаю рачыстай,
 Нібы грае, нібы звоне
 Ручай вадою чистай.

І ні песні, і ні зыку
 Круг-вакол не раздаеща,
 Нямой съцішы зыркім блікам
 Месяц весела съмяецца.

Капыль, 31-X—1912 г.

✓ Не жартуй.

Не жартуй ты з мяне
 Ласкай цёплай сваей,
 Не чаруй ты мяне
Зіркам чорных вачэй.

Не кажы мне: „люблю“,
 Што я твой—не кажы,
 А са словам „люблю“
 Пачуцьцё ты вяжы.

Бо любоў—то ня зык
 Ад пустога слава,
 А любоў—святы крык
 Маладога жыцьця.

І каханьнем душа
 Можа праўду казаць,
 Усю святасць душа
 Яе можа спазнаць...

Не жартуй-жа з мяне,
 Не кажы, што я твой,
 Раз ня любіш мяне
 Сваёй чуткай душой.

З раману „Сокі Цаліны“.

Зварот на Бацьнаўшчыну.

Рыгор спрытна ўскочыў на воз, паправіў пад сядзеньнем салому, прыгарнуўшы яе і заслаўшы нейкаю старою, забруджанаю дзяргаю.

Рухавы, хоць мячэмненкі і мізэрны буланчык Шэі, рэзва закруціў хвастом, матнү галавою і задрабязіў калаяністую дарогаю. Шэя трошкі падбег, узяўшыся за лейцы, потым ёмка ўскочыў на калодку каляса і прысей перш на аглабіне, потым перамясьціўся ў перадок.

На двары стаяла дзіўная пагода. Зялёныя галы палёў разгорталіся далёка-далёка на ўсе чатыры бакі; направа ад іх бачыўся цёмны густы лес і, здавалася, то была барада нейкага вялізарнага чудзішча, адзетага ў пекны, руцяной зелені халат-поле і падпяразанага белаватым ні то поясам, ні то трапчаком-дарогаю, па якой з лёгкім грукатам кацілася іх падвода.

Рыгор ня спускаў вачэй з абачных галаў. На станцыю Ліцк яму, уперад таму гадоў некалькі, траплялася ездзіць вельмі часта, па тро разы ў тыдзень і ўсе гэты месцы пабапал Ліцкага тракту былі яму так знаёмы, так памятны, што трэба было толькі яму кінуць першым зіркам вакол сябе, як тоненкі туман, ужо пачынаючы абліягаць памку, раптам расплываўся, зьнік і ўсе дэталі роднага бліzkага вобразу мігам бліснулі-ўваскросълі перад яго вачыма: лясочки, сіратлівыя

грушкі ды яблынкі, ядлоўцавыя кусьцікі па межах, старыя замшалыя платы, выбітая да чорнага в'янаны, рэчачкі-жаральцы, мосьцікі дзіравыя. Уваскросла, ажыло, і, здаецца, загаманіла з ім кожнаю зялінкаю расьлін, кожным чвирканинем пташкі, кожным бульканьнем вадзіцы; а чаравала яго нейкаю неземляною, салодка-казлычнаю, прагнаю ласкаю, „як ласка каханае дзяўчыны“, уліо ў яго істоту жывільны сок.

Вось яны едуць Жмінным полем, а потым будзе Ясіва грэбля, далей—вёска Жыгуны, а там Чылаўскі лес і г. д.

Пасьля двух год разлукі з гэтым усім, калі Рыгор вымушан быў ня бачыць усяго гэтага, жывучы ў чужых краёх, дзе і поле, і лясы, і людзі—усё-усё другое, інакшае, чужое ля яго—знаёмая мясьціны ў родным краі паказаліся яму такімі блізкімі яго сэрцу, такімі роднымі і дарагімі, што ён зусім ня прыкмячаў у ўспамінках тae мяжы, якая двухгадовай прагалінай ляжала ў яго жыцьці.

Там, у глыбіні яго душы, якая ні на хвілю не пакідала сумаваць па родным краю, па сваіх людзях,—цяпер, калі ўсё паказалася яго вачом, раптам забурліла кіпучая хвала любові і нейкага неаказнага натхнення . . . Верылася і ў той-жа час зусім ня верылася, што ён жыве, чуе і бачыць усё, яго апяразваочае, што то—ня сон, ня мары, а яў, сапраўдная, жывая, што можна абмацаць рукамі і праканацца.

* * *

У Сілцы яны ўехалі а палавіне дванаццатай гадзіны днём. У гэты час усе сілчане, ад мала да вяліка, былі ў цэркvi, і Рыгера, праехаўшага са трох вуліцы і некалькі перавулкаў,маглі бачыць толькі двое дзіцянят-хлапчукоў, вызіраўшых з-пад вешніц двара нейчай (ён ня ведаў чыёй) хаты, толькі што падбудаванай, з няпрыробленымі к вокнам шухляваньямі. Апроч гэтых дзяцей, з іх хурманкаю яшчэ разьмінулася некалькі падвод, ехаўшых з касыцёла шляхтаў.

Рыгор нават і рад быў таму, што так вышла, бо яму ня вельмі і хацелася, каб хто знаёмы яго сустрэў наперад, чымсь ён пасьпее зазірнуць у сваю хатулю. Спакойна і паважна зълез ён з воза ля хаты, ля гэткай самай, нічуць не зъмяніўшайся хібаркі, якую і пакінуў ён. Шэя зьняў з воза куфэрачак, паставіў яго на прызьбе, а каня прывязаў лейцамі к сіратлівай, пахінуўшайся шуліне, якая тырчэла на крок ад вугла хаты.

— Я ў хату ўнісу куфэрак, га? — запытаў Шэя.

— Эй, не, ня трэба, ня трэба: лішняя турбацыя, — спыніў Рыгор: — Вось ляпей скажы, колькі трэба за хурманку? — дабавіў ён, ухмыляючыся.

— Ну, што там гаманіць яшчэ . . . Я пэвен, што пан Нязвычны мяне не ашукае і . . . не . . . пакрыўдзіць. А, ведаючы гэта, ці-ж трэба таргавацца?

— Так то яно так, але скажы ўсё-ткі, каб вышла палюдзку, — наставаў на сваім Рыгор.

— Дык што-ж, калі так, то хай папанскаму: рубель ня будзе замнога?

Рыгор ня думаў: рубель за дваццаць сем вярстоў — варта заўсёды даць. Вось, нічога ня кажучы, ён выняў з кішэні паралез, дастаў рубель і даў Шэі, праказаўши:

— Дзякую, Шэя, што добра давёз мяне.

— Дзякую шчыра пану Нязвычнаму; каб пану весела перасвяткаваць.

— Дзякую. Бывай здароў! — схінуўся Рыгор і крануўся дваром к старэнкаму ганку.

Шэя павярнуў каня; затараҳцелі драбіны. Рыгор азірнуўся, але ўгледзіў толькі пыл з-пад калёс. „Хай едае!“ сказаў ён сам сабе і зяяўся за клямку, каб адчыніць дзвіверы, але тут ён пачуў, што яны адчыняюцца самі і спыніўся.

— Рыгорка мой, сонца маё, ясачка мая! — з вясёлаю горнасцю ў голасе трупцяным голасам загаманіла Стэпа, нара-

схлёст адчыніўшы дзъверы і шырока растапырыўшы рукі настрэчу сыну.

— Дзень добры, даражэнская матуля! Як мaeцеся, кахраная? — тронутым голасам адказаў Рыгор, кінуўся к мацеры, абняў яе худую, крохкую пастацу, схінуў голаў і прыпаў вуснамі к яе шчакам.

Сэрца выбівала радую стрэчу . . . Доўгі шчыры пацалунак зас্বечваў яе.

— Сонца маё, ясачка мая! — з буйнаю съязінаю нявыказанаі радасці пераказвала бясьсыціханьня Стэпа; потым узяла сына за руку і, забыўшы нават зачыніць дзъверы сянец, павяла яго ў хату.

— Вось цябе ўжо каторую пару чакаіць таварышы, — паказваючи пальцам на двух маладых хлопцаў, Сёмку і Янку, якія сядзелі ля стала і з шырокімі ўсплемі ўсьмешкамі на маладых здаровых белых тварах упартаглядзелі на дзъверы: — Госьцю мой даражэнскі, госьцю май доўгачаканы! — вылівала сваё пачуцьцё Стэпа.

— А, браткі мае, Сёмачка, Яначка! — толькі пераступіў парог, голасна прапяяў Рыгор і тут-же хутчэй паставіў куфэрак сярод хаты, а сам кінуўся к сталу і павіс на шыі перш Сёмкі, потым Янкі.

Пацалаваўся з абодвама шчыра і зацяжна. Нейкая незъясленная сіла бадзёрасці настолькі захапіла яго, што Рыгор ня змог апамятацца і бы аглузьдзеў на нейкі час — маўчаў і пазіраў то на маці, то на таварышоў, а радая ўхмылка нібы замёрла на твары і ў гэтай замёлрасці сваёй цвіла.

Стэпа ўзяла куфэрачак і падсунула яго пад пол, некалькі разоў пераставіла, бразнула замком.

— Ах, як-жа я рад, што вы... Ах, як-жа жывіцё хаця, мае браточкі? — аблірнуўся Рыгор к таварышам, паслья змоўку; потым склоніўся, аблірнуўся к мацеры і таксама запытаў:

— А вы, матуля?

— О, брат, мы то живём! У сваім кутку, у сваіх Сілдох,
як у Хрыста за пазухаю,—весела адпавеў Сёмка.

— Ды жыву, сынку, марнею памаленьку,—дабавіла
Стэпа.

Падбегла к яму, узяла за руку.

— Разъдзенясь хаця ды спачынь крыху з дарогі. Я есьці
дам—падмацуйся крыху.

Але Рыгору і няўцям было, што ён ня спаў ужо цэлую
пору і што ня вельмі быў сыт ядою.

— Нічога, нічога, мамуся, не клапацецеся,—адказаў ён ма-
церы, махнуўшы нядбайна рукою, а сам ня съіхаў распытвац-
ца аб усякіх сілкаўскіх навінах ды рассказываць усё тое, што
яму даводзілася чуваць і бачыць за гэты час на съведзе. Гаман-
ніў урыўкамі, кусочкамі ад кожнага здарэння; а здарэнні вы-
біраў такія, што трапляліся на адгон адно ад другога на сотні
міль, на месяцы часу. Дзіўнага, страшнага, съмешнага і ціка-
вага быў процьма, і Сёмка з Янам, а таксама Стэпа так бы-
лі ўтароплены ў яго, што кожнае Рыгорава слова нібы ўбіра-
лі ў сябе, жавалі і смакавалі.

Рыгор стаяў, як прыехаў: у капялюшы, у паліще, запы-
лены; забылі ўсе папрасіць яго прысесьці, і ён сам забыў.

— А за-а-аво-оды, за-воды!!—з асобным прыщіскам за-
цягнуў ён,—каб вы толькі пабачылі: аграмадныя такія дамішчы,
даўжынёю, напрыклад, як ад рэчкі да цэркві; у тры, чатыры,
а то і ў пяць атажоў. А пры боку трубы высачэрныя-высачэр-
ныя—к самаму небу цягнуцца і бясьсьціханьня сапуць чорнаю
сопухаю. Страшна нават паглядзець з боку. А калі ўвойдзеш
у такі завод—колькі там народу-у-у! Як мурашак, як на па-
жары: кішаць, бегаць, лётаць. Машыны гудуць, калёсы вер-
цяцца, шум, стук, грукат, съвіст. І я на адным з такіх працую.

І спыніўся, нібы што забыў!

— Ах, хаця разъдзенца трэба, я й забыў.

— Але, але, разъдзенясь, разъдзенясь Рыгору,—у адзін
голос праказалі Сёмка, Янка і Стэпа.

Рыгор паважна, нават трошки нядбайна, пачаў разъдзявацца: скінуў палітон, згарнуў яго і палажыў на лаве; потым зьняў капялюш.

— А мора хая бачыў? — зацікавіўся Янка.

— Вунь дзіва якое! Дык мора ля Рыгі як рукою падаць: кожную нядзелю, бывала, езьдзіш туды; устанеш гэта раніцаю, пап'еш гарбаты, закупіш чаго перакусіць — і ходу. А народу — калі ня прыедзеш — процьма, кішмя кішыць. Ды і ёсьць чаго туды прыяжджаць: толькі кінеш вокам — шыр неабмерная: вада, вада, то — неба адно... Стыне сэрца ад страху — ехаць морам.

За апавяданьнем Рыгор пасльпей якраз асвяйтацца з акружваючым яго; у аднэй бялізне і ў панчохах ён усеўся на лаве між Сёмкай і Янкай.

— Вось, наце перакусеце, хлопцы, разам з госьцем, а тады ўжо будзеце бялізне колькі ўлезе, — праказала Стэпа, падаючы на стол бухоную жоўтую свайго ўпёку кіпку, нарэзанае каўбасы і сыр.

— Прасі, Рыгорка, таварышаў, — абырнулася яна к сыну.

— Ды нічога, нічога, не патурайце аб нас, цятуля; чаго добра, а бессаром'я ў нас даволі: самі ўсядземся. Хваліць бога, што дачакаліся Рыгора; за яго здароўе чаму-ж не пасыціцца, — съмяшліва адказаў Сёмка і першы ўзяўся за відэлку.

Прыняліся ёсці ўсе ў трох. Стэпа-ж не захацела садзіцца за стол, а ўзяла ў руку кусочак сыру і кавалачак кіпкі і, адступіўшыся кроакаў два ад стала, схіліла на бок голаў і, мягкім шырокім зіркам гледзячы на іх, нядбайна, несхадзь жавала мякіш булкі і сыр.

— Хай-бы-ж і вы прыселі, мама? — папрасіў Рыгор.

— Але, цётачка, прысядайце з намі! — пазваў і Сёмка і пасунуўся на лаве, каб даць больш месца Стэпе.

— Ды нічога, нічога, дзеткі, — аба мне не клапацецесь, — ласкавым і зусім спакойным голасам адказала Стэпа. Сказала і змоўкла. Захапілі ўсю яе істоту неадчэпныя, упартыя думкі.

Сын перад ёю, якога яна так доўга ня бачыла! Два гады-ы! Колькі часу! Як ён перамяніўся! Жывучы ў Сілдох, ён заўсёды хадзіў чорным і брудным, цяжка і многа працаваў і на падзёншчыне і за балагола. А цяпер—не пазнаць: нібы той пан ці хвальбарковец які: чысьценькі, беленъкі, у пекным гарнітуры, у чорным дарагім капляюшы, у манішцы. Прычэсаны, прыгладжаны, паністы, гасцінны, далікатны! Ня той, зусім ня той! Стэпе ўспаміналіся часы даўно мінуўшых дзён, калі яшчэ жыў яе гаспадар, Mixас; як ён, бывала, зарадаваўся, калі ў іх раздзіўся хлопчык! „Некалі,—казаў Mixас—„як вырасыце наш Рыгорка, мы яго няйначай вывучым на пана. Усю працу ля яго трэ, ахвераваць, але не дапусыць, каб ён увесь свой век працаваў так ціжарна, як мы“. Праз два гады, якія яму было суджана пражыць паслья радзін, Mixас усё сваё шчасьце бачыў у сыне і цешыўся ім бясьсыціхання сам і бясьсыціхання хваліўся людзям. Але Mixасю не ўдалося ня толькі вывучыць свайго Рыгора на пана, а нават дачакацца таго часу, калі яго сын вывучыцца літары-азы: ліхая хвароба падсачыла яго, прыліпла к нядушламу целу, улезла ў яго нутро і панавала датуль, пакуль не звяла яго ў магілу. Стэпа дужа любіла свайго мужа, моцна-моцна плакала па ім і з-за вялікай увагі к яму дала сабе зарок ня выходзіць другі раз замуж, а ўсё жыць аддаць на гадаваньне Рыгоркі. Праўда, калі мінула гадоў са тры паслья съмерці Mixася, Стэпа, пражыўшы гэты тэрмін удаво-с, многа паспытала гора, добра праканалася, што знача жыць аднай ды яшчэ пры гэтым і дзіця гадаваць. Цяжкія варункі жыцця вымушалі яе шукаць якіх-кольківек падпорак ля далейшага валтужаньня з жыцьцём, застаўлялі забываць аб зароку і наводзілі на іншыя думкі: „Чаму-ж ня выйсьці й замуж?“ дазвольвала яна сабе сама сумлявацца: „Я яго любіла, пакуль ён быў жывы, пакуль было како любіць... Mixася няма, а я ўсё-ткі жыву і хочацца шчасьця, як і ўсім людзям, хочацца радасці, як і другім, бо я гэткі самы чалавек, гэткае стварэннене... Ды і сына выгадаваць лягчэй будзе.“ Гэтыя думкі з кожным ча-

сам усё больш і больш яе цмуцілі, пільней і нагальней лезьлі ў голаў, і хаценьне расло. Толькі лёс, пуціну жыцьцёвую пра-вёушы пры часе зьяўленяня яе ў съвет, стаў наперакор яе жаданьням: пара міала, час праходзіў, а к Стэпе, яшчэ не старой тады і здаровай кабеце, ніхто ня сватаўся, быщам-бы і ня ведаў, што яна ўдава, і ёй трэба было згоджвацца з сваёю доляю-нядоляю. Яна старэла і мірылася. Павінна была мірыцца, хоць гэта яе зымрэнне колькі гора ёй прыносіла, колькі сълёз з яе выточвалася... Яна старэла, жыцьцё даражэла, заработкаў рабілася менш і менш, а жыць—жыць трэ' было... І Стэпе прыходзілася ўставаць да сонца, зімою хадзіць к жыдам мышь падлогу, цёрпі лён, а вечарам прасыці; а летам наймацца ўвагул, жаць, капаць картоплі і інш. Доўгія дні, а часта ўпадрад і ночы прыходзілася ёй стаяць за працаю, не адгінаючы съпіны, перакусіўши чорнага хлеба; потым канчала працу і па дарозе да хаты забягала ў казённы лес, зьбірала там ламачайко ды галайко і плішчыла яго дадому. Прыйходзіла змарданая, змучаная, засопышыся, з рагамі поту на жоўтым маршчыністым твары. Рыгорка спатыкаў яе ля вугла хаты, галодным, недагледжаным, пакрыўданым чужымі дзяцьмі: ня мог наскардзіцца маме на многія крыўды, перанесенія за гэты дзень без яе, і бясконца быў рад, калі яна прыносіла яму маленькі кавалачак сітніцы, купленай па дарозе з лесу ў Міхлі ў краме.

Потым Рыгору збылося і дзесяць год; ён вырас і стаў годзен у пастухі. Чаму-ж не аддаць яго на службу? І Стэпа ўпадрад пяць год кожнае лета гадзіла яго пастухом у сваім мястечку. Ад Юр'я да Дзядоў Рыгор быў не яе: спаў, прачынаўся дос্বіткам і цэлы дзень пасыві каровы і авечкі. За гэту службу яго кармілі і плацілі па рублю ад штукі кожны гаспадар. Ад гэтага Рыгор зарабляў да трыццаці рублЁў, аддаваў гроши цалком мацеры і, вядома, многа-многа зълегчваў яе гора й недастаткі.

Зімою-ж праз тры гады Стэпа аддавала Рыгора вучыцца к дырэктару; грамата Рыгору падабалася і ён браўся, як лепш

ня трэ' было: ішоў уперадзе ўсіх сваіх таварышоў-вучняў. Ды-
рэктар часта радзіў Стэпе, каб яна не пакідала свайго сына
вучыць, а аддала яго ў вышэйшую школу: „Э яго можа харо-
ши чалавек выйсьці,” многія з мяшчан напаміналі ёй. Ды Стэ-
па і сама добра ведала, што ў яе сыне захован вялікі талент,
толькі няма рады, як яго выявіць... Пры гэтym міжвольна яна
ўспамінала нябошчыка Mixася і казала сама сабе: „Mixаську
мой мілы,—як бы ты быў рад, каб дажыў дагэтуль. Такім ра-
зумным, такім хітрым удаўся твой сын!” Балела сэрца, мучыла-
ся душа. Але Стэпа была адна: ні помачы, ні, нат, спагады чакаць
ёй ня было адкуль... Уся радня, як па гаспадару, так і яе—вымер-
ла яшчэ да таго часу, калі Стэпа выйшла замуж; нат трэба ска-
заць, што яны з Mixасём і пажаніліся ўжо сіротамі-адзінотамі.
А, бач, як у другіх людзей, то што знача радня. Стэпэ-ж ні-
чога другога не аставалася рабіць, як пакінуць нават і думашь
аб далейшым вучэніні сына, забыць пра гэта. І вось, у другія
зімы, калі міналі Дзяды і Рыгор зваліняўся ад службы, ён і
тыдню не прафываў у дому; маці наймала яго ці ў які-небудзъ
хвальбарак за парабка, ці выпраўляла яго з местачковымі ба-
лаголамі ездзіць у паветавы горад. Так праішло тры гады з
паловай. Тымчасам Рыгору пайшоў восемнаццаты год.

Ад бацькі свайго ён пераняў толькі яго добрую шырокую
натуру, мягкі і гасцінны выгляд; ні ростам, ні сілаю, ні кра-
сою ён не паходзіў на яго ні каліва, ні званьня: высокі, бела-
куры, плячысты—Рыгор выбачваў статным, паважным. Розу-
мам таксама яго бог надзяліў: ні пагарды, ні сораму ён не ба-
яўся. А побач разуму ён меў ад роду непакорную душу і пра-
гу к свабоде. Разлука з родным гняздом, яго таўчэныні ў
сьвеце перамянілі многае ў ім. Спачатку-ж, калі ён становіў-
ся на свае ногі, нікая работа ня пужала яго. І вось, калі І-
ка Шклэр пашырыў сваё балаголства і пачаў шукаць сабе най-
мічоў, Рыгор барджэй пашоў і наняўся за пятнаццаты рублёў
у месяц на ўсім евайл. Праца была нялёгкая. Хто ня ведае,
працы балагола?... Уставаць трэ' было да сонца, а ня то—цэ-

лымі начамі праўываць у дарозе, не даядаць, не дапівадзь, мокнучь пад даждом цэлымі начамі, здымадзь з возу ўсякі цяжар, насіць яго; за ўсякую вінную і нявінную ваду ўручанай яму рэчы адказваць сваім незавідным, нікчэмным заработкаам. Цяжка і неўмагату рабілася яму гэта служба, але ўсё-такі Рыгор ня сумеў і сяк-так праслужыць у Іцкі болей двух гадоў... І мо' служыць-бы шмат шчэ болей, ды трапілася так, што прышлося перасаўщица з сваім „гаспадаром“ і той яго рашчытаў. Рашчытаў якраз у такі час, калі некуды было кінуцца, за нешта ўзяцца. Што-ж? Сядзець, склаўши рукі? Пры яго жыцьцёвых варунках—зусім нельга. І вось, прагуляўшы нядзель трох бяз усякас работы, Рыгор адважыўся рыскануць і наўгадай адправіцца ў гарады шукаць спраў якіх-кольківек: на заводзе, ці дзе на хвабрыцы. Задумаў і перш тайцца, а потым зрашыў і мацеры сказаць.

— Мама, што-ж мне тут нудзець бяз працы. Паеду я ў гарады, а ну-ж і ўстрамлюся дзе-ня-дзе,—ні то парадна, ні то просічна праказаў Рыгор.

— Рыгор, сынок мой, з кім-жа я застануся?—схамянулася, як ад спугу, Стэпа.

— Да ці-ж я загіну?

— Ды ня ў тым рэч, але мне будзе тут нудна аднэй...

Але Рыгор быў неўгамонным. Вечарам, з серады на чацвер, на другім тыдні паслья Багатніку, ён разьвітаўся з мацею і, каб больш нікто ня знаў і ня бачыў, з торбачкаю за плячымі вышаў з двара.

Паслья яго выезду Стэпа доўга не магла згадацца з яго нябыццём і нават ноччу ня спала спакойна, а прачыналася расплющчвала вочы і ў цемі шукала свайго сынка; шукала і плакала, божкала, скардзілася на сваю долю.

А праз дзьве нядзелі прынёс ёй паштальён ліст,—ліст ад сына, у якім ён пісаў аб усім-усім, што ён перажыў за гэты, кароткі час... І яна стала пэўна, што Рыгорка жыве...

Хуткім лётам, рэзвым роем мігацелі ўсе гэтая ўспа-

мінкі ў Стэпнай галаве, уваскрасілі шмат нудных абразоў з яе маруднага жыцьця, устрапянулі яе сэрца, ускаланулі душу і йзноў адляцелі кудысь...

Хлопцы-ж сядзелі за столом і ім нат і ўцям ня прыходзіла аддаца сур'ёзным думкам-успамінкам; пра Стэпу таксама яны забылі і ня дбалі запытаць яе, чаго яна так прынахмурана, замаркочана, над чым прызадумана. Абрадуваныя выпадку стрэчы з таварышам, яны тое й рабілі, што гутарылі наспрэч, занятыя сваімі сучаснымі інтарэсамі: дзяўчатамі, гульнёю, соцывялістичным рухам і шмат чым іншым. Гарэлка, якую прынёс Сёмка, ідуры к Рыгору, настолькі іх падбухторыла, што яны выводзілі адзін другога ў гэроі, плянавалі аб многім нязываючым.

— Ой, браткі, а ў Рызе якія хлопцы слайныя! Траха ня ўсе соцывялістыя,—хваліўся Рыгор.

— Ну, ды там не панащаму: цэлая грамада; мала яна можа зрабіць! Ня тое, што ў нас: пяць-шэсць хлопцаў—і ўся суполка...

— І рабілі і будуць рабіць...

Абразні роднай зямлі.

Хвойнік, ня зусім вялікі,—так мо' дзесяцін у трыццаць лясоў—ляжаў на ўсходнім баку Сілдоў, якраз выпіраючыся сваім рогам ў самы роў-даліну, шырокі і плоскі, пасярэдзіне якога працякала маленькая хуткаецная рэчачка, паабапал якой былі капустныя гароды, кусочки нівак, яравых і жытніх, і невялічкія паплаўцы.

Каліс, як кажа лягэнда, жывучая ня толькі паміж жыхароў мястэчка, а і ў кніжках, дзе апісана гістарычнае жыцьцё беларускай краіны, што каліс, гадоў соцен з восем таму назад, гэтаю далінаю-ровам працякаў бацька-Нёман; але таму

князю, што ў той час належылі Сілдоўскія землі, раскіданыя на многа міль вакола, штось запала ў голаў зъмяніць адвечную пущину вялікае беларускае ракі. З гэтага часу Нёман цячэць тудэма, кудэма цячэць і ў нашы дні; дно-ж яго тут высахла, зарасло травою, а берагі згладзіліся і замураваліся.

На поўдзень ад Хвойніку, калі стаць тварам к Сілдом, якія пекна красуюцца на другім баку даліны-рову, высіцца старыны замак-гара, абведзены глыбокім ровам і высокім валам. Гэта—апошняя съведка бывалашняга вяліча і славы Сілдоўскага князёства. З левага боку і ўперадзе замка красуюцца заросшыя багатымі расылінамі могілкі; далей могілак у адзін бок—поле, у другі—малады гушчэрны гарэшнік.

Каб выйсьці ў Хвойнік з Сівулінскай вуліцы, на каторай жыў Рыгор з мацерай, тра' было прайсьці крыху гэтаю самаю вуліцу, намерваючы ў супроцьны ад цэргіві канец; потым, зраўняўшыся з маленькаю горкаю, спусьціцца з яе, павярнуць напраўа; там была Сівулінская дарога, па якой тра' йсьці да Вулачкі, прайсьці апошнюю і дарожкаю праз капуснік праста ў Хвойнік.

Рыгор хутка прайшоў вуліцу, дарогу і Вулачку. У капусніку ён ход убавіў, каб цешыцца акружваючым яго аброзом.

А абраз быў пекны!

Зелянеўшыя шнуры ніў, толькі што засаджаныя расадаю, чорныя, роўныя грады, з глыбокімі разорамі між іх, выкрутастыя бягучай рэчкі. Так унізе. Зьверху-ж глядзела чыстае, пабялеўшае ад сонца неба, само пякучае сонца; у паветры віліся жаўранкі і, як серабром, сыпалі сваімі песьнямі на яго. Аддавала прыемнай съвежасцю і чулася гарачая блізкая роднасць. У галаве мігам вакроўсль ўспаміны днёў яго дзіцячых гадоў, калі ён з другімі хлопцамі-таварышамі, малыя і распусныя яшчэ, кралі бручку з гародаў, зрывалі мак і шчоўе. Часта траплялася пападацца за гэта ў руکі гаспадароў і быць

бітымі; але гэта не памагала і яны хадзілі йзноў „імшаць“. Так бывала летам, калі ўсё съпела. А вясною, чутъ толькі паказвала на цяпло, пачынаў раставаць сънег, часьцей выбліскала сонца, Рыгор з хэўраю сваіх таварышоў кожную нядзелю, кожны съвяты дзень бегалі ў Хвойнік і шукалі ў ім голых мясыцін зямлі; дзе знаходзілі—разуваліся і ступалі босымі ногамі. Потым, як сонца настолькі прыўдарала цяплом, што аж сънег перарабляўся ў воду, запаўняў разоры і раўчукі, а рэчка мо^ж у сто раз пабольшвалася, ён глядзеў паводкі, цешыўся бурнымі хвалямі яе, хутка нясучыміся кудысь туды, к Шансаваму возеру, а адтуль за памешчыцкі лес, дзесяь далёка-далёка, у мора.

Гледзячы і любуючыся паводкаю, Рыгор успамінаў сказы мацеры, якая паведвала яму, што калісь-то, спакон вякоў, у адным месцы працякала вялізарная рэчка, па якой швэндаліся караблі, ганяліся плыты і на чаўнох людзі рыбу лавілі. Потым, у адзін такі час трапілася так, што па рэчцы той пажехаў ноччу плаваць ведзьмін сын і вось, толькі ён адплыў ад берагу і хацеў пераехаць на другі бок, як паднялася страшная бура-завіруха: неба зацяглося цёмнымі-прадёмнымі хмарамі, зашугаў страшнны вецер, сібэрна захваляваў ваду,—і човен ня вытрымаў—абярнуўся, а ведзьмін сын утапіўся. Бура съціхла, нібы і хацела толькі сабе ў ахвяру маладое жыцьцё... Праз колькі часу да ведзьмы дайшла гэна страшная звестка і тая ажно за голаў узялася з перапалоху ды зрашила пакараць раку за яе такую штуку. Выйшаўшы на бераг, яна падняла ўгору рукі і пачала клясьці; вада ў момант вайшла ў зямлю, пакінуўшы толькі маленькае жаральцо; а ў адным месцы, на загіну, дык палажыла юшку і закрыла ёю тую дзірку, якою вада зайшла ў зямлю. На tym месцы якраз з'явілася крыніца, якую празвалі „Віруноваю крыніцаю“. Вось, калі кінуць у яе камень ды прыслухацца, то можна пачуць нібы дзьвенк: то камень стукаецца аб юшку. Далей, перадаваў сказ, з часам падыдзе пара, да якое назначан тэрмін пра-

кляцьца, тую юшку ведзьма здыме, рака выйдзе з зямлі і зоймё сваё русло.

Ідуchy капусынікамі, Рыгор усё гэта пераваспамінаў, зраўніваў з tym, што бачыў, і быў дужа здаволен гэтым.

Няпрыкметна ля самога сябе ён падыйшоў к таму месцу, дзе съценка падымаецца на гору, і лёгка, ды так сама няпрыкметна, узышоў на гору, а там скора дайшоў да граніцы лесу. Эразу яго абдаў паучы смалою ветрык, да вушэй данёсься съпей пташак. Лясная краса так і цягнула яго жывасілам у глыб лесу, у гущэрныя кусты ядлоўцу, у падгалісты арэшнік. Але ён захацеў асташца з берагу лесу, на прагаліне, дзе абяцаў Зосі быць, дзе яго можна было скора ўгледзіць, і адкуль перад яго вачмі разгортваўся дзіўны абраz. . . Рыгор зняў з сябе жакетку, скінуў капялюш, палахай гэта на зямлю, потым падабраў шышкі і малое сухенькае галяйко, шчысьціў мясціну і прысеў. Прысеў, разгарнуў кніжку і прыняўся чытаць. Але штосьці чытаньне яму не давалася, ня лезла ў голаў, перабівалася наплывам іншых думак, калыханьнем другога пачуцьца. Тады Рыгор кніжку адлажыў убок і пачаў глядзець супроць сябе, то паднімаючи вочы к небу, то апускаючи іх назад кнізу. Як на небе, так і на зямлі абачылася адна краса, адна пекнасць: блакітны аблар высі, заліты залатым праменьнем сонца, нізка аблягаў над зямлёю, быццам увачавідкі спускаўся ўсё ніжэй і ніжэй, каб зусім сыйсьці з вечнае высі, прыкласці да зямлі, зьліцца з ёю і стварыць новае, вольнае, як вечер, вясёлае, як сонца, і незалежнае, як закон яго, жыцьцё... Дзе які цянёк—сагнаць і агрэць сонцам, дзе нуда—пасеяць упойны, свободны съмех, дзе плач—замяніць бескраёваю, бязьмежнаю радасцю. Восень, холад, як крыўду і зьдзек—адаслаць у царства казак; вечную, цвітучую вясну пасяліць на зямлі, каб гэнія кусты, што нібы пухкім дываном убраці лямагільны ўзгорак, гэтая вярбіны і алешыны ў два рады аперазываючыя рэчку, гэтую саму рэчачку з чыстаю вадзіццаю, плюхаючы азяньня і ночна ў сваім бесъперасыціханным цёку туды.

на далёкі поўдзень, пад зялёныя шаты карон, не прапускаючых к ёй праменіні сонца; далей—зялёны луг, што ўбран пухкаю травою і размалёван кропелькамі ўсялякіх красачак, пачынаючы ад беленькага вясёлага цюцюпана да чырвонае смалянкі,—гэты зялёны луг, што як днём, так і ноччу, гудзіштаграе ад музыкі нязылічаных стварэнняў, жывучых і лётаючых над ім; і гэны Хвойнік, з роўнымі высокімі дрэўцамі, з густымі кустамі, з хорам птушак—адным словам, усё тое жыцьцё, якое ў поўнай сіле і моцы праяўляецца цёплым летам,—каб гэна жыцьцё ня мела свайго канца, свае съмерці, а вечна-б, бесъперасціханыя бурліла, цякло, кіпела, а калі-б і зъмянялася на тэрмін—то ня ў бок замірання, зынішчэння, а ў бок вышэйшага кіпення, вышэйшага бушавання. „Эх, здаецца, каб я меў сілу і волю, я-б абышоўся бяз усякіх старонініх падмог, а сам, уласнаю рукою, не адкладаючы ні на хвіліну надалей, усё перарабіў-бы на свой манер. І ніхто-б ня скардзіўся на мяне, ніхто-б і словам не заікнуўся, што я кепска зрабіў гэтым . . . бо я вельмі маю шырокую і дабратворчую душу, поўную любоў і спагадай сэрца. Але, што-ж чалавеку дано, ды яшчэ гэткаму малому, простаму, нячэмнаму працауніку, як я, Рыгор? Зусім нічога, зусім нічога . . . А ня маючы нічога—нічога і ня зробіш“. Рыгор гэта ведаў, як лепш ня трэба, ведаў не ад таго, што мо' пачуў ад каго, ці хто набаяў яму, што, у сваю чаргу, ён чуў ад разумнейшых за яго людзей. Не і не! Рыгору тут не патрабавалася вагкасці думак асьвячоных людзей: ён мог сам разабрацца ляпей за другога вучонага. Двашаць два гады жыцьця, на працягу каторых ён паспытаў столькі гора, муки, пагарды і зьдзеку, столькі праліў поту і сълёз, змарнаваў сілы задарма, на неадплатную, неаддзяичную карысць другіх людзей, якія выгадалі ў жыцьці тым, што яно падвязло ім на сіле, хітрасці, дасціцінасці і кемкасці. І, дзякуючы таму, што Рыгор гэта ведаў, ведаў не па тэорыі, а бачучы сваімі вачамі і чуючы сваімі вушамі, ён і хацеў—так моцна і так шчыра хацеў, што ў сваёй шчырасці забываўся

аб сваёй бясьсільнасці і марыў перад сабою няжывучыя зданыні і чары . . . Марыў і забываўся, бо вельмі соладка было само гэта марэнне . . .

Разъвітанье.

Рыгор прачнуўся а дзесятай гадзіне раніцы. Бардзей пададзеўшыся, ён пасьпяшыў к Сёмку, каб дапэўніцца аб часе выезду.

— Ды вось, а гадзіне пятай будзь гатоў!—сказаў яму Сёмка.

— А можа, слухай, Сёмка-а...—папрабаваў усумніцца Рыгор у таварышавай дабраце:—А можа бацькі на цябе будуць сядзіцца, што ты... павязеш мяне?

— Э-э! Ды кінь казаць... Што мне яны зробяць? Мала патураю... Другі раз я ўжо іх пытаў. Вунь бацька мой—ні слова. Ты-ж ведаеш яго...

— Усё-ткі, ведаеш, што я за сваяк..

— Н-ну-у-ну! Шша-а!—ня даў Сёмка Рыгору гаварыць.

— Ну, дык шчыра дзякую табе, таварышу, — ціснучы Сёмку руку, дзякаваў Рыгор:—А цяпер, вось, зайдзі па Янку, захапі бацьку свайго і прыходзьце ка мне.

— Навошта гэта?

— Гэй, і ты нічога не кажы!—спыніў Сёмку Рыгор і хутчэй выйшаў з хаты.

Навуліцы ён спаткаў мацеру, якая йшла з рынку.

— Адкуль вы?—спытаў Рыгор.

— А вось купіла сяго-таго.

— А пятай гадзіне Сёмка будзе гатоў. Перад тым прыдудзь к нам.

— Хто?

— Ды, вось, я папрасіў сяго-таго.

— Ну, то добра, сынок, добра. Трэ хадзя прыбраць крыху.

Стэпа прыбавіла шагу і завярнула ў двор, а Рыгор яшчэ забег па дарозе к суседу Лявону.

А чацьвёртай гадзіне к Рыгору сыйшліся: Лягон з жонкаю Юзяю, Янка і Сёмка з бацькам. Стэпа гасыціна прыняла ўсіх і хутчэй-жа рассадзіла за стол, на якім красаваліся дазве паўбутэлькі гарэлкі і ў трох пасудзінках сякая-такая закуска.

— Выбачайце, даражэнкія мае, што гэтак шчэдна я частую вас: чымсь хата багата! Садзецеся, родненкія, за стол! —убачалася перад імі Стэпа.

— Пакінь, пакінь, Стэпа; ці-ж то вясельле якое, ці што, —сыцешыў яе Лягон.

— Эй, эй, цётка, і гэтага ня варта было; навошта да-рэмная трата,—дабавіў Сёмка.

— Ды што вы кажаце: а мо' гэна і вясельле і ўсё маё; можа я ўжо болей і ня ўбачуся са сваім Рыгоркам.

— Ня горніся, не бядуй—бог ласкаў: вось пераедзе ў горад, ажывецца там ды цябе ўшчэ забярэ к сабе. Ого-о! Ня журыся,—суцяшаў Лягон.—Вунь падзівіся на сына—золата! Ведаеш, Стэпа, я ня склушу табе: здаецца, вы ніякія не сваякі мае, а я гэтак зжыўся з вамі, што выказаць нельга. Твой Рыгор, бы мой сын—гэтак я яго зважаю ды цяню высока. Мне здаецца, я ня лішчу ні каліва, што перад ім ня ўстоіць ні адзін сілкоўскі хлопец...

— Дзякую, дужа дзякую, Лявоначка, за твае слова!... ты наш самы блізкі прыяцель. Вось Рыгорка мой кожны раз не праміне, каб не запытаў у лісьце аб табе:дужа ён вашу сям'ю шануе.

— Дык хай яму госпад на чужыне спрыяе, а табе дасць здароўя прычакацца яго вясельля,—выпіваочы чарку, пазычый Стэпе Лягон.

— Дай госпад!—адказала Стэпа:—Закусвайце, мае даражэнкія, закусвайце,—абярнулася яна к усім.

— Нічога, нічога, ня пільний нас,—спыніў яе Сёмкаў бацька.

Рыгор перш маўчаў, а пасъля раптам перамяніўся яго настрой і ён весела праказаў:

— Ведаецце, як мне нялёгка пакідаць вас. Як цяжка разлучацца з роднай краінай!! Я-б, здаецца, куды сам еду, браў бы ўсіх вас, нават усё сваё мястэчка—гэта я зродніўся з ім. Толькі—я вымушан ісьці на гэта. Што-ж, трэ' гадзіцца!

— Але,—ушчаў за ім Янка:—і чаму ўсё так збудавана ў съвеце: сёньня вось мы гэтта, а заўтра—схопе цябе чугунка і зацягне за тысячи вярстоў, Хай-бы было так: усе людзі жылі-б у адным месцы. Навошта гэтыя сълёзы, разлукі, плач, разывітанье?

— Мала што: гэта яуж спакон вякоў напісана богам,—сказаў бацька Сёмкі.

— Так! наша мэта такоўская: калі доля разлучае—душы няхай і за тысячи вярстоў братуюцца,—дабавіў Сёмка.

— Вось то і важнае,—падхапіў Рыгор:—гэтым я і съцепшан крыху. Мне здаецца, ўсё тое, што вырабляе між людзей таварыскаса і прыяцельскаса чуцьцё, ня мае межаў перад сабою і не бацца нічога.

— То праўда, праўда.

— Праўда, сынку...

І яны яшчэ цэлую гадзіну гутарылі аб усякай усячыне, пераходзячы то памаленъку, то ўскокі з аднай рэчы на другую. За гутаркаю час бег няпрыкметна і, калі Рыгор прыпадкам успомніў аб сім, то на яго гадзінъніку ўжо паказвала шэсцьдзесяць гадзін пасъля палудня.

— Колькі часу?— запытаў Сёмка, убачыўшы, як Рыгор вымае з кішэні гадзінънік.

— Шэсцьць!

— Ах, я хутчэй пабягу за падводаю. Пара ехаць, каб пасъпець к адходу машины.

І Сёмка вылез з-за стала ды пабег дамоў. Рыгор такса-

ма адыйшоў ад гасьцей і то сёе, то тое пачаў зьбіраць ды вязаць у клункі. Скора куфэрак і адзін звязак стаялі пры печы нагатове.

— Пасыпеш яшчэ к машыне,—прасыцярог Рыгора Лягон.

А Стэпа глядзела на гэтую варухню і горнілася: разлука з сынам—бач ня сон, а вачавідкі.

— Сынок мой, я сама ўсё зъбяру, не пакідай стала, паеш сяго-таго,—праесіла яна Рыгора.

— Нічога, не клапацецесь, матуля, і ня горніцесь. Вось прыеду праз год панам,—жартаваў Рыгор і ўхмыляўся. Ухмыляўся нявесела, бо душа шчымела мочна: разлука ўсё-ткі балюча!

— Ай, ды малайчына Рыгор! Чаго-ж там ныцы! Съвет ня дасыць у крыўду нікога,—пахваліла Юзя.

— Ды гэтак, галубачка, але-ж ўсё-ткі, як ты не кажы—дэйшё сваё...

На дварэ пачуўся грукат калёс. Усе зірнулі ў вокны: то пад'ехаў Сёмка.

— Гатоў, Рыгор? —прагукаў ён, прывязваючы лейцы за вугал прызыбы.

— Іду, іду!—адазваўся Рыгор.

Усе паважна пачалі вылазіць з-за стала і цалавацца з Рыгарам. Апошняю падыйшла Стэпа і, расплакаўшыся, абняла сына. Ня вытрымаў і Рыгор: і ў яго вачох заблішчэлі сълёзы.

— Супакойцесь, матка! Што-ж зробіш—судешыў ён мацеру, адхіліўшы яе голаў.

— Ой, Рыгорку, не магу!

— Што-ж парадзіш?

— Годзі, годзі, Стэпа, трэ' ехаць, пара,—спыніў Стэпу Сёмкаў бацька:—не нацалуешся надоўга... Ня горніся так, не апошні раз бачыш.

Рыгор адыйшоў ад мацеры і, узяўшы куфэрак, пайшоў на двор. Янка захапіў другія рэчи. За імі выйшлі ўсе.

— Едзь, Сёмка, мы пойдзем,—праказаў Янка.

Сёмка адвязаў лейцы, сеў на воз і паехаў, а ўсе ціха пайшлі за ім. Гуляўшыя на вуліцы дзеткі пакідалі гульню, сабраліся ў грамадку й пільнымі зіркамі сачылі за праводзінамі.

Рыгор быў вельмі рад, што хоць гэтая маленькая сямейка блізкіх людзей ды ёсьць у яго; і ён ішоў з імі і бесіперасьціханку глядзеў на ўсіх; глядзеў, а, здаецца, малюсенькія крупінкі ад яго душы адрываліся і ўляталі ў паветра, каб з ім усапціся ў нутро яго праводзячых людзей. „Жаль, ой, які жаль мне раставацца з імі“, прыбліжваючыся к Скрыжаваным дарогам, думаў Рыгор: „дзе я стрэчу другіх гэткіх людзей? Нідзе!... Хоць і будуць... хоць і ёсьць у мяне знаёмыя, але ласьне яны спадобны гэтым? Кожнаму ад сіх знаёма ня толькі мая хата, я, а і мае думкі, маё пачуцьцё, як і іхня мне знаёмы. Ад роду мы саплі адным паветрам, грэліся на адным сонцы, гулялі ў адну гульню, гаманілі аднёю моваю... Эх!“ Рыгор паглядзеў паабапал дарогі: „Гэтыя нівы, гэта збожжа! Каб вы ўчулі ўсю ўтратнасць маёй разлукі з вамі, каб вы ведалі мае думкі і зналі маю шчырую прыязнь к вам, вы-б тады кожным кала-ском аўсу ці ячменю, кожнаю травінкаю, узрошчанай на сваёй глебе, запратэставалі-б супроць беспагаднасці таго лёсу, які разлучае мяне з вамі, крыкнуўши: „Ён—наш сын: хай з намі навекі астaeцца!“ Хоць вы, нівы, і не мая ўласнасць, а патом я родзен вам, а вы мне дорагі. Вы—часціна мае краіны, якая маткаю мне завеща, бо гадавала мяне... Ды гэны нівы скора пасьпеець і нібы-то золатам абліоцца ўсе, бы той ка-настас у цэркvi. А к ім высыпле вясёлы працоўны люд з го-стрымі сярпамі ды з песьнямі вясёлымі; пад сонцам пры крышта-ловай расе будуць жаць. Эдаровыя дзяяўчыны руکі будуць ча-ста шастаць сярпом і класыці на прост“.

Рыгор азірнуўся вакол сябе, акінту ~~поглядам~~ абшар ніў. Нідзе нікога ня бачылася. Толькі поміж з ім ішла сямейка праводзіўшых, жыва гутарыўшых аб жыцьцёвых справах. Бліжэй к яму была маци; але ён не ўглядаўся ў іх твары і бы ня чуў, што яны гутарылі: ім валадалі свае думкі.

— Сёмка-а-а! Спы-ы-ні-і-ся-а! — прагукаў раптам Янка. Яго вокліч быў нагэтулькі асобным, што ўсе яму павініліся і пасталі. Спыніўся і Рыгор.

— Гэтта трэ' разьвітацца! — парадзіў Лягон. — Гэй, Рыгору, хадзі пацалуемся! — абярнуўся ён да Рыгара.

Рыгор падыйшоў к яму, прыпадняў шапку, а пасля абняўся накрыж і тройчы расцалаваўся. Ад Лявона ён перабраў усіх; пад канец падыйшоў к мацеры і праз сълёзы праказаў:

— Ня плач, матачка.

Але Стэпа ўжо рыдала.

— Варочайцеся, маці, дамоў! — прасіў Рыгор, расцалаваўшыся.

— Не, не, я йшчэ прайду!

— Матуля родная, ня трэба!... І так далёка йсьці...

— Гэй, Грышка, садзіся! — пазваў Сёмка.

Рыгор узывез на воз, абярнуўся к усім, і, матаючы каплюшом прагукаў:

— Бывайце здаровы! Шчасльіва аставацца!

— З богам! ды шчасціця! Усяго лепшага! — няслося за ім.

Сёмка пагнаў каня. Затарашчэлі калёсы, паднялі слупы пылу. Стэпа рыдала. Сымлялася толькі сонца, ужо нявысока стаяўшае над зялёным лесам, ды вярцеўшыся ў душным паветры рэзвы жаваранак, дапываючы сваю дзённую песнью.

1964 г.

501. १८९४
१८९४



